

# БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕ ЗА ВЫБУДОЎВАННЕ ЎЗАЕМАВЫГАДНЫХ І РАЎНАПРАЎНЫХ АДНОСІНАЎ З РАСІЯЙ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў агульных інтарэсах Беларусі і Расіі, не адкладаючы на доўгі час, пераадолець рознагалосі і знайсці ўзаемавыгадныя рашэнні на ўсіх праблемных пытаннях. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў ўчора ў час сустрэчы з губернатарам Курганскай вобласці Расійскай Федэрацыі Алегам Багамолавым.

Кіраўнік дзяржавы павіншаваў расійскіх гасцей з 65-годдзем Перамогі і адзначыў, што «менавіта дзякуючы з'яднанасці беларускага, рускага, украінскага і іншых народаў стала магчыма гэта перамога». На яго думку, гэты гістарычны ўрок актуальны і сёння, калі асабліва неабходна сумесня намагацца для пераадолення негатывіўных наступстваў глабальнага эканамічнага крызісу. Паколькі нашы краіны, іх эканоміка і культура звязаны тысячамі гадамі.

Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Расія была і застаецца галоўным стратэгічным партнёрам і саюзнікам Беларусі: «Так, у нашых адносінах не ўсё гладка. Часам дробязны прагматызм і скарачэнная выгада засланяюць сабой здаровую логіку і доўгатэрміновыя перспектывы. Таму ў нашых агульных інтарэсах, не адкладаючы на доўгі час, пераадолець рознагалосі і знайсці ўзаемавыгадныя рашэнні на ўсіх праблемных пытаннях».

Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтым годзе ў Расіі намяцілася пэўная тэндэнцыя эканамічнай стабілізацыі, звязаная з ростам прамысловыя вытворчасці: «Нас гэта абнадзейвае, паколькі мы звязаны велімі цэнамі прамысловай кааперацыяй. Гэта падтурхне наш узровень гандля, даць магчымасць захаваць рабочыя месцы».

Пры гэтым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусі ставіць задачу павялічыць у 2010 годзе аб'ём прамысловай вытворчасці на 10—11 працэнтаў. Паводле яго слоў, вынікі першых месяцаў гэтага года ўсяляюць аптымізм і надзею на тое, што гэта задача будзе выканана.

Паглыбленне вытворчай кааперацыі, рэалізацыя сумесных праектаў па распрацоўцы, вытворчасці высокатэхналагічнай і канкурэнтаздольнай прадукцыі павінны стаць прыярытэтнымі напрамкамі на новым этапе супрацоўніцтва Беларусі і Курганскай вобласці, заявіў Прэзідэнт Беларусі.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што рэгіянальнае ўзаемадзеянне ўносіць важнейшы ўклад у развіццё беларуска-расійскіх адносінаў. Менавіта на гэтым узроўні рэалізуюцца дамоўленасці, дасягнутыя паміж Мінскам і Масквой, вызначаюцца накіраваны для далейшага супрацоўніцтва. Таму візіт прадстаўнічай дэлегацыі Курганскай вобласці, несумненна, значная падзея для развіцця і ўмацавання беларуска-расійскіх адносінаў.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што сярод расійскіх рэгіянаў Курганскую вобласць у Беларусі разглядаюць, як перспектывага гандлёва-эканамічнага партнёра. «Патэнцыял супрацоўніцтва намога вышэйшы за дасягнутыя аб'ёмы ўзроста гандлю», — лічыць ён.

У Кыргызстане адбылася неканстытуцыйная змена ўлады. Гэты факт адзначаны ў сумесным дакуменце, які падпісалі на выніках сустрэчы 8 мая ў Маскве ўдзельнікі саміту АДКБ, падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі. «Гэта не толькі пазіцыя Лукашэнка. Усе кіраўнікі дзяржаў падпісалі дакумент, у якім заявілі, што ў Кыргызстане быў дзяржаўны пераварот, аб чым я і гаварыў у першыя ж дні, — падкрэсліў Прэзідэнт. — У заяве па выніках саміту АДКБ запісана па-руску, і ўсе падпісалі, у тым ліку падпісалі Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, Назарбаеў і іншыя, што гэта быў неканстытуцыйны пераварот».

«Што датычыцца майя пазіцыі па Бакіеве, то ўсе без выключэння прызналі, што гэта ўчынак з боку беларускага прэзідэнта, што прэзідэнт зрабіў правільна. І не трэба ніякіх інсінуацый. А калі нехта гатовы заявіць інашэ, то тады я апублікую стэнаграму», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы.

На неформальным саміце 8 мая ў Маскве кіраўнікі дзяржаў — членаў АДКБ прынялі сумесную заяву. У ёй кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Казахстана, Расіі, Таджыкістана звяртаюцца да народа Кыргызстана і заклікаюць аб неабходнасці больш хуткага мірнага вяртання ў прававое рэчышча грамадска-палітычнага жыцця Кыргызстана і яго нармалізацыі, недапушчэння насілля, аднаўлення правапарадку, забеспячэння правоў і свабод чалавека ў гэтай рэспубліцы, а таксама легітымизацыі інстытута ўлады.

«Мы, кіраўнікі дзяржаў — членаў Арганізацыі Дагавора аб калектывнай бяспецы, з занепакоеннасцю ўспрынялі падзеі красавіка гэтага года ў Кыргызскай Рэспубліцы, якія прывялі да неканстытуцыйнай змены ўлады, — гаворыцца ў заяве. — Разглядаючы гэты падзеі як унутраную справу Кыргызскай Рэспублікі, мы вызказваем глыбокае шчадкаванне і спачуванні ў сувязі са шматлікімі чалавечымі ахвярамі, а таксама матэрыяльным уронам, нанесеным у выніку згаданых падзей».

Расія была і застаецца галоўным стратэгічным партнёрам і саюзнікам Беларусі, заявіў Прэзідэнт Беларусі.

«Мы ні ў якім выпадку ніколі не адмаўляліся ад раўнапраўнага ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з Расіяй, — адзначыў Прэзідэнт. — Проста раён менш слухач сродкі масавай інфармацыі, асабліва ў Расіі».

Аляксандр Лукашэнка выкінуў хлусно расійскай СМІ, які прыдумалі нейкую размову з Дзімітрыем Мядзведзевым у час урачыстых мерапрыемстваў у расійскай сталіцы 8 мая аб акліматызацыі беларускага прэзідэнта. «Я такога не помню, такой размовы не было», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

**СТАР.2**



12 МАЯ 2010 г.  
СERAДА  
№ 90  
(26698)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 г.

# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## КОЖНАМУ — СВАЕ КОЛЫ!



Жыхары памежнага з Расіяй населенага пункта Езярышча Гарадоцкага раёна РУБАНАВА І Эдуард ІГНАЦЕНКА любяць дарогі, колы і добрыя размовы.

### Твае правы

## ДРЭС-КОД — 3 ПІСЬМОВЫМ АФАРМЛЕННЕМ

Сяргей ГРЫБ

**М**ЕДЭСЯСТРА прыйшла на працу на высокіх аб'ёмах, за што адразу ж атрымала вусную заўвагу свайго кіраўніцтва — маўляў, такі абытк можа сапсаваць плітку на падлозе. Магчыма, падобная заўвага ў нечым і лагічная. Аднак наколькі слухная — пытанне ўжо іншае. Бо варта заўважыць: пэўны стыль адзення можа быць прадурядлівым у працоўным дагаворы або ў правілах унутранага працоўнага распарадку — у такім разе для супрацоўніка сваёсаблівы «дрэс-код» спраўдзіць становіцца законам. Аднак калі форма адзення не мае пісьмова не вызначана, то той жа супрацоўнік мае поўнае права кіравацца выключна ўласнымі густамі. І тут вылучаць якасць «вусныя ўмовы» наймальнік ужо не павінен.

Між тым, ці можа той жа наймальнік аб'явіць вымову ўсяго за 5-хвіліннае спазненне, якія правілы выдатны працоўным пенсіянерам і ад чаго залежыць магчымасць пераходу з кантракта на бестэрміновы працоўны дагавор? Усё гэта і стала асноўнымі тэмамі размовы падчас чаровай «выязной прывітанай» Дэлегацыі дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, якая была наладжана днём для жыхароў Клімавіцкага і Хоцімскага раёнаў Магілёўшчыны.

**«БОНУСЫ» ЗНІЖУЮТ РАЗАМ З КАНТРАКТАМ**  
Не скажэ, што апошнім часам на слыху зноў аказаліся кантракты. Наявіліся нагадаць: заканадаўства тут змянілася, і ў значнай частцы работнікаў з'явілася магчымасць «вартання» на бестэрміновы працоўны дагаворы. Аднак пры пэўных умовах.  
— Па-першае, магчымасць пераходу з кантракта на бестэрміновы дагавор можа быць добрааруменна работніку, у якім не было аніякіх праблем з працоўнай і выканальніцкай дысцыплінай, — зазначае намеснік дырэктара Дэлегацыі дзяржаўнай інспекцыі працы Ірына ШЫЛЯЕВА. — Па-другое, такая магчымасць ёсць у работнікаў, які адпрацавалі ў гэтага наймальніка не менш чым пяць гадоў. Па-трэцяе, трэба падкрэсліць: пераход на бестэрміновы дагавор не адбываецца «ў любы момант» — падобны варыянт можа разглядацца выключна пасля заканчэння тэрміну цяперашняга кантракта. І нарэшце: права

вызначаць, прапаноўваць або не работніку з яго пісьмовай згоды бестэрміновы дагавор, застаецца за наймальнікам. І калі наймальнік захоча, то ён можа выкарыстоўваць толькі практычны кантракты.  
У сваю чаргу выбар паміж кантрактам і бестэрміновым дагаворам абавязаны зрабіць сам работнік. Інакш кажучы, у гэтым выпадку застаецца галоўным прынцып «двухбаковай згоды». Прычым аб канчатковым рашэнні након працягу працоўнага адносінаў і наймальнік, і работнік павінны паведаміць адзін другому загадзя — не пазней чым за месяц да заканчэння кантракта.

**ПАДСТАВА — І ХВІЛІНА**  
Тым часам аб парушэннях дысцыпліны гаворка абурана. Часам тут з'яўляюцца свае і даволі цікавыя пытанні — напрыклад, ці маглі аб'явіць вымову работніку, які спазніўся на сваё месца ўсяго на пяць хвілін?  
— У працоўным дагаворы вызначэцца дакладны час, калі работнік павінен з'явіцца на сваім месцы і калі ён можа гэта месца пакінуць, — адзначае Ірына Шыляева. — Таму вымова за парушэнне тут спраўдзіць магчыма — нават пры спазненні на адну хвіліну.

**ЗГОДА З ТЭХНІКАЙ БЯСПЕКІ**  
Даволі тыповая з'ява: супрацоўнікам арганізацыі прапануюць паўдзельнічаць у «гаспадарчых работах» — скажам, пафарбаваць памяшчэнне, пачысціць ад снегу дах або прыбраць наваколую тэрыторыю. Справы нібыта няхітрыя. І ўсё ж наколькі законная такая дачуннасць?  
— Для пачатку варта заўважыць, што наймальнік не мае права патрабаваць выканання дачуннасці, не прадурядлівым у працоўным дагаворы або ў службовай інструкцыі работніка, — кажа Ірына Шыляева. — Словам, калі тое ці іншае дачуннасць у службовай абавязкі не ўваходзіць, то для яго выканання наймальнік павінен атрымаць ад работніка згоду. А па-другое, наймальнік мусіць папалаць ад тэхнічнай бяспекі — правесці неабходныя інструктажы, праверку ведаў, а ў выпадку неабходнасці і забеспячэнне сродкамі індывідуальнай абароны. Да таго ж трэба мець на ўвазе: некаторыя віды

«дадатковых» работ патрабуюць адпаведнай прафесійнай падрыхтоўкі і наяўнасці пасведчання аб проходжанні навучання. І, у прыватнасці, гаворка аб работах, якія праводзяцца на вышыні.

**ПА ВЫСЛУЖЭ — 3 ІНІША ПАСАДЫ**  
Таксама даволі папулярная тэма — выплата пенсіі папаччас работы. Адзін з прыкладаў. Дзякуючы высокай зарплате ў мінулым удалося зарабіць па-спраўдліваму высокі індывідуальны каэфіцыент — 4. Аднак цяперашні памер пенсіі складае ўсяго каля 500 тысяч. Чамаў?

— Таму, што пры выплце пенсіі падчас работы дзеінічае пэўнае абмежаванне, — распавядае начальнік упраўлення сацыяльна-працоўнага адносінаў і зарплата камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Магілёўскага аблвыканкама Ірына Фабрыстава. — Тут не бярыцца ў разлік індывідуальны каэфіцыент, які перавышае 1,3, большы каэфіцыент «зрапаўце» толькі тады, калі пенсіянер звольніцца. Прычым гэта правіла з'яўляецца на сутнасці агульным — абмежаванні не выкарыстоўваюцца толькі ў дачыненні да пенсіянераў, які працуюць у сельгаспрадпрыемствах і да таго ж занятыя непасрэдна вытворчасцю сельгаспрадукцыі.

Нарэшце, колькі слоў і аб пенсіі па выслужэ гадоў. Ці можа атрымаць яе настаўнік, які вырашыў працягнуць работу?  
— Калі ёсць неабходны стаж па прафесіі «на поўную стаўку», то мужчына-настаўнік можа аформіць пенсію па выслужэ гадоў у 55, а жанчына-настаўніца — у 50 гадоў, — заўважвае Ірына Фабрыстава. — Аднак гэта магчыма толькі ў выпадку, калі работнік не будзе працягваць працаваць на пасадах, якія даюць права на такую пенсію. Інакш кажучы, можна атрымаць пенсію па выслужэ гадоў і працягваць працаваць у школе вартаніком ці прыбіральшчыкам. Аднак атрымаць дадатковы пенсію і заставацца на пасадах настаўніка нельга.

Мінск — Клімавічы.

## Пачалася падрыхтоўка чацвёртага Усебеларускага народнага сходу

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусі 11 мая падпісаў Распараджэнне № 150рл «Аб некаторых пытаннях падрыхтоўкі чацвёртага Усебеларускага народнага сходу».

Для падрыхтоўкі і правядзення сходу створаны Рэспубліканскі арганізацыйны камітэт, суастраршнімі якога вызначаны Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Уладзімір Макей і прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі.

Створана таксама міжведамасная рабочая група па распрацоўцы праекта Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2011—2015 гады. Яе суастраршнімі сталі намеснік Кіраўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Леанід Анфімаў і намеснік прэм'ер-міністра Андрэй Кабякоў.

Да 1 ліпеня 2010 года Кіраўніку дзяржавы павінны быць прадстаўлены прапановы па даце правядзення Усебеларускага народнага сходу і колькасці яго ўдзельнікаў, а таксама падрыхтаваны праект асноўных палажэнняў Праграмы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

## РОЗГАЛАС

### СЯРЭДНЯЯ ЗАРПЛАТА ЗА САКАВІК УЗРАСЛА Ў БЕЛАРУСІ НА 7,8 ПРАЦЭНТА

У Беларусі налічана намінальная сярэднямесячная зароботная плата ў студзені—сакавіку гэтага года складала 871 млн. 38,3 тыс. — на 11,7 працэнта больш да ўзроўню студзеня—сакавіка 2009 года. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Пры гэтым намінальная сярэдняя зароботная плата работнікаў рэспублікі ў сакавіку 2010 года была вышэйшая на 14,3 працэнта ў параўнанні з сакавіком мінулага года і на 7,8 працэнта ў параўнанні з лютым гэтага года. Рэальная зароботная плата (разлічаная з улікам росту спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі) ў першым квартале павялічылася на 5,1 працэнта да ўзроўню студзеня—сакавіка 2009 года. Гэты паказчык у сакавіку вырас на 7,4 працэнта ў параўнанні з сакавіком мінулага года і на 6,6 працэнта ў параўнанні з лютым 2010 года. Рэальная грашовая даходнасць насельніцтва рэспублікі ў першым квартале гэтага года ўзрасла на 6,8 працэнта да адпаведнага перыяду мінулага года.

### ВУП БЕЛАРУСІ Ў СТУДЗЕНІ—КРАСАВІКУ УЗРОС НА 6,1 ПРАЦЭНТА

Валовы ўнутраны прадукт Беларусі ў студзені—каравіку гэтага года павялічыўся на 6,1 працэнта да ўзроўню аналагічнага перыяду 2009 года пры прагнозе росту на 2010 год на 11-13 працэнтаў, паведамілі БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

### ПАЛЯВАННЕ НА ДЗІКА І КАЗУЛЮ

З 15 мая па 30 верасня ў краіне будзе дазволена паляванне на дзіку і еўрапейскаму казулю. Згодна з Прэвіліямі вядзення паляўнічага гаспадарства і палявання, падчас гэтых летне-асеніўнай сезону здабываць дзічыну можна будзе з 18 на 9 гадзін. Паляванне дазваляецца збройным спосабам з засяды, з падыходу, а на казулю — яшчэ і з выкарыстаннем вабіка. Здабываць можна: дзіку — дарослых самцоў старэй за два гады, маладняк да двух гадоў лубога полу; еўрапейскіх казуль — дарослых самцоў трафейнай якасці і селекцыйных жывёл лубога полу ў зросце.

Сяргей РАСОЛЬКА.

### ЗНЕСЛА ДАХІ

На Гомельшчыне ў выхадныя паўсюдна прайшлі навалыны, у асобных месцах з градам. Прыродна з'ява супрадавала моцным ветрам. І калі ў большасці раёнаў яго хуткасць не перавышала 14 м/с, то ў Мазырскай, Чачэрскай, Рагачоўскай і Кармянскай дасягнула 15 м/с, што адносіцца да неспрыяльнай прыроднай з'явы, паведамілі ў Гомельскім абласным цэнтры па гідраметэаралогіі і маніторынгу наваколнага асяроддзя. Так, у вёсцы Ціхіны Рагачоўскага раёна ветрам вельмі значна пашкоджаны дах жылога дома. А ў вёсках Яны, Багданавічы і Хізаў Кармянскага раёна пацярпелі гаспадарчыя пабудовы — дзве фермы засталіся без дахаў, а вагавая — без навету з дошак.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

### МІЛЬЯРДЭРА ШУКАЕ МІЛІЦЫЮ

Магілёўчанін абрававаў банк болей чым на мільярд рублёў. Як паведаміў прэс-цэнтр Магілёўскага УУС, супрацоўнік аддзялення «Белнешэканбанк», 37-гадовае загадчык сектара абслугоўвання юрыдычных асобаў правярнуў злучыную аперцыю ў 9 кравіска, напярэдні падоўжаны выхадных дзён і Радаўніцы. З разліковых рахункаў некалькіх прадпрыемстваў ён перавёў грошы на свае карткі, атрымаў наяўныя грашовыя знакі ў банкаматах і... знік. Скрадзеная сума эквівалентная прыкладна 400 тысячам долараў.

У Магілёве ў мужчыны засталіся жонка і дачка: ёсць звесткі, што ён патэлефанаваў жанчыне і паведаміў, што б'юць дом не вернецца. Знікненне грошай заўважылі толькі праз некалькі дзён, і цяпер з'яўляецца з грашыма шукаюць, але пакуль безвынікова. А наведвальнікі магілёўскіх інтэрнэт-сайтаў гадаюць, што можа здарыцца з уладальнікам такой буйной сумы грошай...

Алена КАЗЛОВА.

### УПАЎ ПАД ДЫЗЕЛЬ

Па пероне чыгуначнай станцыі Ганцавічы ехаў на веласіпедзе 9-гадова хлопчык — вучань другога класа. У гэты час ад станцыі адыходзіў дызель Лунінец — Баранавічы. Хлопчык не справіўся з кіраваннем і ўпаў пад колы перадапошняга вагона. Дзіця загінула.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

### ЖАНЧЫНУ ЗАБІЛА МАЛАНКА

10 мая ўдзень ў вёсцы Прусіна Касцюковіцкага раёна на сваім аграмадзе памерла 50-гадовая жанчына. Настаўніца садзіла бульбу з мужам і дзецьмі, калі пачалася моцная навалынка. Ад удару маланкі яна загінула на месцы.

Ул. інф.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — [www.zviazda.by](http://www.zviazda.by)

## ЦЁПЛА, АЛЕ ДАЖДЖЛИВА

На гэтым тыдні на тэрыторыі Беларусі будзе гаспадарыць вільготнае і даволі цёплае надвор'е, якое завітала да нас з боку Чорнага мора, паведаміла рэдакцыя галоўнага сіноптыка Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Вольга ФЯДОТАВА.

З серады і да суботы чакаецца няўстойлівае надвор'е з кароткачасовымі дажджамі. Уначы 9—17, удзень у сераду 17—23, у паўднёвых раёнах да 26. У чацвер і пятніцу ўдзень будзе нават цяплей — да 18—25, толькі 14 мая па паўднёвым захадзе — не больш за 15—17.

На выхадныя пад уплывам маларухомых атмасферных франтў крыху пахалдае. Паўсюдна пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі навалыны. Уначы на суботу 9—16, удзень — 15—20, на паўночным усходзе да 23. Захаваецца дажджлівае надвор'е і ў нядзелю. Уначы 6—13, удзень 15—22.

Сяргей КУРКАЧ.

## На пажары ў Мінску загінулі чатыры выратавальнікі

Яшчэ чатыры работнікі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях з пераломамі і тэрмічнымі апэкамі змешчаны ў бальніцу хуткай медыцынскай дапамогі, іх стан урачамі ацэньваецца як сярэдняй ступені цяжкасці



Фота Юліяна ПІСЦІКА

ТРАГЕДЫЯ здарылася пры тушэнні буйнога пажару плошчай каля 200 квадратных метраў на тэрыторыі Мінскага заводу вылічальнай тэхнікі, дзе раніцай загараўся склад, які арандуе прыватнае ўнітарнае прадпрыемства. Як паведаміў карэспандэнту «Звязды» прэс-сакратар Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Аляксандр Лапанік, трыоўныя сігналы аб пажары на вуліцы Прытыцкага, 62 паступілі на пачатку дзятаяй раніцы ў аўтарок. Для ліквідацыі пажару ў памышчэнні, у якім захоўваўся паралон у рулонах, было задзейнічана каля 25 адзінак тэхнікі і больш за сто выратавальнікаў. Бяда ж прыйшла каля 9.50, калі на складзе раптоўна абрынула дахавае перакрыццё:

у выніку восем супрацоўнікаў МНС апынуліся пад заваламі. Для таго, каб вызваліць усіх пацярпелых адтуль, іншым выратавальнікам спатрэбілася больш за гадзіну. На вылікі жаль, чацвёрта пажарных, якія змагаліся са стыхіяй і трапілі ў вогненную пастку, загінулі. Што датычыцца пажару, то яго ўдалося ліквідаваць каля паловы дванаццатай дня. Паводле папярэдніх звестак, прычынай загарання стала парушэнне правілаў пажарнай бяспекі пры правядзенні зварачных работ. Як адзначыў у гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, калі інфармацыя пра надзвычайнае здарэнне паступіла ў праваахоўныя органы, да Мінскага заводу вылічальнай тэхнікі накіраваліся супрацоўнікі Фрунзенскага РУУС. Яны ачапілі тэрыторыю прадпрыемства і эвакуавалі персанал заводу. Каб забяспечыць беспераходны праезд пажарных разлікаў сілаў МНС да палючнага склада, супрацоўнікі ДАІ кіравалі патокамі транспартных сродкаў. Паводле слоў суразмоўцы, учора на месцы здарэння працавалі следча-аператывныя групы Фрунзенскага РУУС, ГУУС і пракуратуры.

Якраз насураць склада, які га-

такі моцны: яго знаёмы працце на заводзе і казаў, што склад быў забіты паралонам у рулонах амаль да даху. «Вельмі шкада хлопцаў, якіх загінулі і пацярпелі, — уздыхае Віктар, які працуе ахоўнікам гаражоў. — Калі каля дзятаяй гадзіні раніцы з грукатам абваліўся дах будынка, і ў мяне нешта ўнутры абарвалася было працудуванне, што здарылася бяда. А крыху пазней даведаўся — ёсць ахвяры».

Ігар ГРЫШЫН.

### ЗАГІНУЛІ ПРЫ ВЫКАНАННІ СЛУЖБОВЫХ АБАВЯЗКАЎ

МНС Беларусі абнародаваў спісы загінулых на пажары ў Мінску выратавальнікаў. Учора на ліквідацыі пажару на складзе загінуў супрацоўнік пажарнай аварыйна-выратавальнай часткі № 2 Фрунзенскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС старшы сяржант **Вадзім ЛЕСІК**, 1977 г.н., а таксама началнік караула гэтага жа пажарнай часткі капітан **Дзімітрый ЛОУДАР**, 1975 г.н., старшы пажарны старшыня **Андрэй МУХІН**, 1969 г.н., і супрацоўнік пажарнай аварыйна-выратавальнай часткі №13 Маскоўскага райаддзела па надзвычайных сітуацыях сяржант **Юрый СЫСОЙ**, 1978 г.н.

ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 12.05.2010 г. (для бн разлікаў)

1 долар США.....	2 985,00
------------------	----------

Сяргей СІДОРСКИ:

## ЭНЕРГАЗБЕРАЖЭННЕ — АСНОЎНЫ ЭЛЕМЕНТ АКТЫўНАЙ МАДЭРНІЗАЦЫЎ БЕЛАРУСКАЙ ЭКАНОМІКІ

Прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі адкрыў учора Беларускі прамысловы форум, які праходзіць у Мінску ў аб'ядноўвае пад сваім дахам 14-ю міжнародную выставу «БелПрамЭнерга» і іншыя семінары, сімпозіумы і конкурсы.

— У рамках форуму абудзецца цэлы шэраг мерапрыемстваў, галоўнае з якіх — выстава новых дасягненняў, перадавых тэхналогій, што будучы прэвэляваць у XXI стагоддзі, — сказаў перад перарананнем сімвалічнай чырвонай стужкі Сяргей Сідорскі. — Важна, што сёння тут прадстаўлена абсталяванне, у яким мае патрэбу наша эканоміка і эканаміка тых дзяржаў, якія з'яўляюцца лідарамі ў асобных сегментах эканомікі. Вельмі важна, што адным з раздзелаў выставы з'яўляецца энергазберажэнне.

Дарчы, прэм'ер-міністр у сваім выступленні якраз энергазберажэнню надаў вялікую ўвагу:

— Праграма энергазберажэння для ўрада, у цэлым для нашай краіны з'яўляецца асноўным элементам актыўнай мадэрнізацыі беларускай эканомікі. На 5 гадоў мы паставілі перад сабой амбіцыйныя задачы — выйсці на скарачэнне спажывання паліўна-энергетычных рэсурсаў на ўзроўні мінус 30%, — сказаў Сяргей Сідорскі і заўважыў, што пры гэтым у краіне за апошнія 9 гадоў быў практычна падоены ВУП — 223%. — Але гэты рост ВУП і эканомікі суправаджаецца нэўтральным зніжэннем паліўна-энергетычных рэсурсаў, якія спажывае нашая эканоміка. Гэта адзін з самых важных паказчыкаў, і я мяркую, што нават многія еўрапейскія краіны ў гэтай галіне не могуць пахваліцца такім поспехам, які на сёння мае беларуская эканоміка.

Таксама прэм'ер-міністр падкрэсліў важнасць выкарыстання мясцовых відаў паліва:

— Важна, што на працягу кароткага прамежку часу мы паставілі перад сабой задачу выйсці на мясцовыя віды паліва, тую сыравіну, якая ёсць у Беларусі. За апошнія 4 гады мы выйшлі на ўзровень спажывання ўнутраных крыніц у 21%, а ў гэтым будзе 25%, а праз два гады — 30%. Гэта гаворыць пра тое, што мы замянім традыцыйны газ, які мы спажываем з-за межы краіны, на свае энерганосьбіты, — заявіў Сяргей Сідорскі.

Ён жа адзначыў, што на сёння ў краіне пабудавана каля 10 станцый, што працуюць на мясцовыя віды паліва, а самым эфектыўным праектам назваў Пружанскую ЦЭЦ, якая пачала дзейнічаць у канцы мінулага года.

— Мы паставілі перад сабой сур'ёзную, амбіцыйную задачу выйсці на будаўніцтва такіх станцый на мясцовыя віды сыравіны ў сярэдніх і малых гарадах нашай краіны, і гэтую задачу мы выканаем у бліжэйшыя 3—4 гады.

Пасля пераранання сімвалічнай чырвонай стужкі на адкрыцці, Сяргей Сідорскі аглядзеў экспазіцыю выставы, пагутарыў з некаторымі кіраўнікамі прадпрыемстваў і прадстаўнікамі айчынай навуцы. Дарчы, у гэтым годзе ў Беларускі прамысловы форум і выстава ў яго рамках прымаюць удзел больш за 200 прадпрыемстваў, фірмаў і кампаній, сярэд якіх не толькі беларускія, але і прадстаўнікі Аўстрыі, Латвіі, Польшчы, Расіі, Украіны, Фінляндыі і Чэхіі.

Павел БЕРАСНЕЎ.

## У Беларусі адкрыта дабрачынная тэлефонная лінія для ахвяраванняў Гродзенскаму дому дзіцяці

У Беларусі адкрыта дабрачынная тэлефонная лінія для збору ахвяраванняў Гродзенскаму дому дзіцяці, паведамліў карэспандэнт БЕЛТА ў ГА «Беларуская асацыяцыя сацыяльных работнікаў».

Цяпер у краіне налічваецца больш як 1,2 тыс. дзяцей ва ўзросце да чатырох гадоў, ад якіх адмовіліся бацькі. Такія малыя жывуць і выховаюцца ў 10 дамах дзіцяці. Амаль 500 з іх цяжка хворыя (дзіцячы цэрэбральны параліз, парокі сэрца, хвороба Даўна, затрымка моўнага і псіхічнага развіцця). Гэтым малым можна дапамагчы праз тэлефонную лінію «Захавай жыццё», якая арганізавана міжнародным дабрачынным грамадскім аб'яднаннем «Здароўе ў XXI стагоддзе».

Тым, хто жадае ўдзельнічаць у акцыі, трэба пазваніць па нумары 8-902-101-3333, дакачаць расказу аб праекце і такім чынам ахвяраваць суму Ві4,7 тыс. (яна ўключаецца ў кошт платы за гарадскі тэлефон).

У маі па дабрачыннай тэлефоннай лініі будучы збрацца сродкі на аказанне дапамогі Гродзенскаму дому дзіцяці для дзяцей з абмежаванымі пашкоджаннямі цэнтральнай нервовай сістэмы і парушэннем псіхікі.

Арганізатары акцыі растлумачылі, што першыя 10 секунд пасля звонка на тэлефонную лінію 8-902-101-3333, у час якіх аператар растлумачвае ўмовы праекта, бясплатныя. Каб званок быў дабрачынны, неабходна дачакацца слоў падзякі. Ахвяраванне можна ажыццявіць толькі з гарадскога тэлефона.

## Антыкрызісная эканоміка

## ХІМВАЛАКНО ГЛЯДЗІЦЬ У ЕЎРОПУ

Генеральны дырэктар ААТ «Магілёўхімвалакно» Сяргей ПУЗЕВІЧ сабраў прэс-канферэнцыю, каб выказаць сваю занепакоенасць стасункамі з расійскімі партнёрамі.

Хімічная сыравіна для вырабы валкана падаражэла ў сувязі са спанганнем у Расіі экспертнай мыты на нафту і нафтавыя прадукты. Але логічна павялічыць кошт і на гатовую прадукцыю «Магілёўхімвалакно», якую спажываюць зноў-такі расійскія прадпрыемствы: сёння іх болей за сотню ў розных сферах — гэта лёгкае і аўтамабільная прамысловасць, дарожнае будаўніцтва, вытворчасць дахавых матэрыялаў і іншыя.

— У выніку экспертнай мыты будучы вяртацца расійскаму спажыўцу нашай прадукцыі, — зазначыў Сяргей Пузевіч. — І нас турбуе, што гатовая вырабы нашых расійскіх партнёраў стануць неканкурэнтаздольнымі на рынку, і ў бліжэйшы час яны могуць скараціць аб'ёмы спажывання нашай прадукцыі. Таму для нас цяпер стратэгічна важна перанакіраваць свой экспарт у Еўропу.

Расійскія партнёры «Магілёўхімвалакно» таксама знаепакоеныя сітуацыяй і мяркуюць звярнуцца ва ўрад па дапамогу. Інакш іх нішы на рынку зоймуць азіяцкія конкурэнты.

«Аднак на нашым прадпрыемстве няма ніякай катастрафічнай сітуацыі», — запэўніў кіраўнік «Магілёўхімвалакно». Тут працуе болей за 8700 чалавек, сярэдня заробак складае 1 млн 150 тыс. рублёў. Прадпрыемства заручана на 90%, уся прадукцыя рэалізоўваецца. Скарачэнне паставак сыравіны з Расіі ўдаецца кампенсавачь закупкамі ў Еўропе.

— Мы будзем шукаць новыя рынкі набыцця сыравіны і збыту гатовай прадукцыі, не зацікаўляцца на адным кірунку, таму што за нашымі стацьці людзі, яны павінны працаваць і мець заробак, — сказаў Сяргей Пузевіч. — З іншага боку, з расійскімі прадпрыемствамі партнёрска дачыненні ў нас складаліся гадамі, і цяпер не хочацца іх ламаць.

Ілона ІВАНОВА.

## Работнік загінуў або траўмаваны? Прэч з пасады!

Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання займае катэгорычную пазіцыю ў адносінах да кіраўнікоў арганізацый, у якіх загінулі або былі цяжка траўмаваныя работнікі, што знаходзіліся на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'янення.

У такіх выпадках міністэрства рэкамендуе старшымым райвыканкамаў саюсаваць з кіраўнікамі ва ўстаноўленым парадку кантракты за недавальняючую працу па стварэнні здаровых і бяспечных умоў працы, умацаванні працоўнай дысцыпліны. Такое рашэнне было замацаванае нядаўняй пастановай калегіі Мінсельгасхарча.

Так, за мінулы год на сельскагаспадарчай вытворчасці адбылося 184 няшчасных выпадкаў з цяжкімі наступствамі, у тым ліку 48 — са смертнымі і 136 — з цяжкімі звыходам. У параўнанні з папярэднім годам колькасць загінуўшых засталася на ранейшым узроўні, а цяжка траўмаваных — павялічылася на 15 чалавек. Пры гэтым у стане алкагольнага ап'янення загінулі работнікі ў 14 арганізацый.

За няшчасныя выпадкі са смертным звыходам работнікаў, якія знаходзіліся на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'янення, былі скасаваныя кантракты з 17 кіраўнікамі арганізацый і структурных падраздзяленняў. Пытанне па вызваленні ад пасады ішч двох такіх кіраўнікоў дагэтуль не вырашанае. Прычына: недастатковы контроль за выкананнем сваіх рахэнняў з боку райвыканкамаў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання надалей будзе, у прыватнасці, дабівацца вызвалення ад пасады кіраўнікоў прадпрыемстваў, у якіх загінулі або былі цяжка траўмаваныя работнікі, якія знаходзіліся на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'янення.

Сяргей РАСОЛЬКА.

# БЕЛАРУСЬ ВЫСТУПАЕ ЗА ВЫБУДОЎВАННЕ ЗАЕМАВЫГАДНЫХ І РАўНАПРАўНЫХ АДНОСІНАў З РАСІЯЙ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Пры гэтым ён падкрэсліў: «Наша апошняя сустрэча, як і ўсе папярэднія, была абсалютна канструктыўнай, мы абсалютна разумеём адзін аднаго. І вось гэта мана, перакручванне часта падмываюць мяне: хоць ты вазьмі і апублікуй стэнאграму, каб людзі пачыталі і ўбачылі сапраўдны ўзаемаадносіны кіраўнікоў дзяржаў».

«Не трэба шукаць, што мы з Прэзідэнтам Расіі ў клім увайшлі, што ў нас нейкая бойка і гэтак далей», — дадаў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, ёсць дамоўленасць з Дамітравым Мядзведзевым у канцы гэтага месяца або ў пачатку будучага сустрэцца і абмеркаваць усе пытанні.

Беларускі лідар працягваў выказанні расійскага Прэзідэнта, што «ў Расіі няма бліжэйшай краіны і дзяржавы, чым Беларусь».

«Мы — адзін народ, і з гэтага трэба зыходзіць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Напоўна, з усіх рэспублік Савецкага Саюза самае прасавецкае, самае блізкае да рускага чалавека — гэта была Беларусь і беларусы. У нас ніколі не было, каб камень кідалі ў агарод рускага чалавека. Не было і не будзе. Вы павінны гэта помніць. Як бы там не стваралі існаўчыя па тых або іншых пытаннях, тыпу Бакевіча і гэтак далей».

Аляксандр Лукашэнка назваў абсурднай пазіцыю расійскага дэпутата, які выступіў у ПАСЕ супраць Беларусі.

Прэзідэнт Беларусі выказаў неўраўненне наконт пазіцыі расійскага дэпутата Сяргея Маркава, які падтрымаў рэзалюцыю супраць Беларусі ў Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы.

«У ПАСЕ расійскі дэпутат Маркаў прагаласаваў супраць Беларусі: нібыта няправільны ў Беларусі прайшлі мясцовыя выбары, — сказаў Прэзідэнт. — У рэзалюцыі за-

клікалі амерыканцаў, еўрапейцаў разабрацца па пытаннях захавання ў Беларусі праваў чалавека, па пытаннях смротнай кары».

«Як гэта разумець? Нібыта ў Расіі не так праходзіць выбары, як у Беларусі, нібыта з правамі чалавека ў нас горш, чым у Расіі. Які абсурдны для рускага чалавека ўчынак», — лічыць кіраўнік беларускай дзяржавы.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, пазіцыя расійскага дэпутата была даведзена ім да Дамітравы Мядзведзева ў час апошняй сустрэчы ў Маскве. «Для Дамітравы Анагольвіча гэта было нечаканасцю, і ён сказаў, што разабраецца, — адзначыў беларускі лідар. — Разумею, гэта ўжо шпілку трэба было ўставіць. Але не трэба выходзіць на міжнародную арэну і выносіць смельца з хаты».

Беларусь выступае за выбудоўванне ўзаемавыгадных і раўнапраўных адносінаў з Расіяй. На гэтым акцэнтаваў увагу Прэзідэнт Беларусі на учарашняй сустрэчы.

«Беларусь не мае намеру ні ў каго быць нахлебнікам. Але мы хочам, каб наша Расія-матушка не ставіла нас на ўзбочыну або не выкідала на задворкі», — сказаў беларускі лідар. Ён зноў закрануў праблему, звязаную з увядзеннем пошлінаў на пастаўляемую ў Беларусь расійскую нафту. «Чаму для нас увялі пошліну на нафту, а Казахстану не ўвялі? Раслумачце, чым мы горшыя? Чаму нам імкнуча ўстаўляць цану на газ вышэйшую, чым у Германіі? Навошта?»

— дадаў пытанне Аляксандр Лукашэнка. «Не разумею, навошта на Мазырскі НПЗ — сваіму заводу — Расія аддае непад'ёмную нафту. Праўда, нафта не паступае, завод не бірз яе на перапрацоўку», — дадаў Прэзідэнт.

У такой сітуацыі Беларусь пачала шукаць іншыя рынкі гэтай сыравіны і знойшла нафту ў Венесуэле, пачала перапрацоўваць яе на Ма-

зырскім НПЗ. «Ізноў гэта выклікала нейкае неразумненне і абурэнне ў Расіі, — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. — Калі вама не задавоўвае венесуэльская нафта, давайце будзем перапрацоўваць расійскую. Але давайце будзем лічыць, ці будзе гэта выгадна краіне або хача б Мазырскіма НПЗ», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Вось праблема, якую трэба вырашыць, і вырашыць яе можна ў адзін вечар, дадаў ён.

Пры гэтым кіраўнік дзяржавы сказаў, што «ніякай карупцыі, ніякіх правапарушэнняў, ніякага жупльніцтва з нафтай, нафтапрадуктамі на тэрыторыі Беларусі ніколі не было».

Аляксандр Лукашэнка закрануў тэму ўдзелу Расіі ў прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку нафтахімічнага комплексу.

«Хочаце вы іх прыватызаваць — давайце садзіцца за стол перагавораў. Мы сёння рынчанікі, мы часта чуюм са слоў Пуціна: рынчаная эканоміка на рынчаных прынцыпах. Давайце дамаўляцца, колькі гэта будзе каштаваць. Не, дамаўляцца не хочам, давайце па балансамым кошце», — працягваў Прэзідэнт пазіцыю расійскага боку.

«Я проста хачу атрымаць адказы на простыя пытанні. Калі яны будуць выразнымі і разуменнымі, то мы пагодзімся. Не думам, што мы часогыці завольна нага прабаўем», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым Прэзідэнт нагадаў аб увядзенні Расіяй абмежавальных меры на пастаўкі беларускай прадукцыі. «Навошта вы гэта робіце? Вы павінны ведаць, што гэта вашы прадпрыемствы. І секчы ў Беларусі фінішную вытворчасць — гэта значыць секчы сук, на якім не бірз яе на перапрацоўку», — дадаў Прэзідэнт.

Акрамя таго, у Беларусі размяшчаюцца дзве расійскія ваенныя базы — у Вілейцы і Баранавічах, за якія Беларусь з Расіі не бірз ні ка-

пейкі. «Больш таго, беларуская армія — апора Расіі на Захадзе», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён таксама нагадаў аб падпісаным дагаворы з Расіяй аб стварэнні адзінай сістэмы ППА. «Я не ў якасці папругу каб гэтым гавару, я не хачу, каб вы падушчалі, што ў Лукашэнка нешта ёсць за пазухай антырасійскае. Няма больш прарасійскага чалавека ў Беларусі, сям Прэзідэнт. Я гэта даказваю 15 гадоў, у вас з Беларусію ніколі не было праблем», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў: «Нас на Захадзе крыўкуюць і дыктатарам мяне зываюць не таму, што я дыктатар і хтосьці баіцца Беларусі. І непакоець тое, што мы тут з Расіяй зааюду. У Расіі больш няма такіх адносінных з кім: ні ў сферы ваенна-палітычнай, ні ў сферы эканамічнай. Вось што іх непакоець. Толькі калі б'юць таго, хто наперадзе стаіць, трэба, каб заду не штурхалі. Каб вы бацьчылі, што мне тут нялёгка прыходзіцца».

Аляксандр Лукашэнка таксама сказаў, што ў беларуска-расійскіх адносінах не прымае слова «партнёр». «Як любіць гаварыць Пуцін, прагматычныя адносіны партнёраў. Я яму гавару — мы не партнёры. Які я табе партнёр. Мы — адзін народ. Мы — браты. А партнёры — вунь амерыканцы, еўрапейцы», — адзначыў Прэзідэнт.

Паводле яго слоў, Расія не можа страціць Беларусі. «Я гэта гавару вашаму кіраўніцтву адкрыта. Гэтага не павіна адбыцца. А калі адбыцца, то Расія ніколі больш не знойдзе саюзнікаў не тое, што на постаставецкіх прасторы, але ў свеце», — сказаў Прэзідэнт. «Мы павінны быць разам, я гэта шчыра да разумю. Крывая бухгалтэрыя тут без патрэбы: хто каму колькі нафты пастаўляе, колькі прыроднага газу», — заявіў беларускі лідар.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

## Эканаміст Deutsche Bank прадказваў аднолькавы курс долара і еўра



Фінансавы крызіс у Грэцыі можа негатыўна адбіцца на кошыце еўра, у выніку чаго курс гэтай валюты можа стаць роўны долару. Пра гэта, як паведамляе АФР, заявіў галоўны эканаміст нямецкага Deutsche Bank Томас Маер. «Я думаю, неўзбавае долар будзе 1,2 еўра, і далейшае зніжэнне курсу еўрапейскай валюты цалкам магчымае», — адзначыў Маер.

На працягу апошніх некалькіх тыдняў адзначалася павышэнне курсу долара і зніжэнне кошту еўра на сусветным валютным рынку. Так, 7 мая 2010 года еўра патанела з 1,2759 долара, у той час як з'явіўся 3 мая таргавая на ўзроўні 1,3243 долара.

Цяпер Грэцыя знаходзіцца на мяжы дэфолту. У маі 2010 года краіна павіна выплаціць дзевяць мільярд еўра доўгу, а за ўвесь 2010 год — каля 50 мільярд еўра. Без атрымання крэдытнай падтрымкі з боку іншых дзяржаў Грэцыя, хутчэй за ўсё, не зможа расплаціцца ў тэрмін і будзе вымушана абвясці дэфолт.

У пачатку мая 2010 года Еўрасаю і Міжнародны валютны фонд прынялі праграму падтрымкі Грэцыі, якая плануе выдаткаваць краіне звыш ста мільярд еўраў на працягу трох гадоў па стаўцы ніжэй за рынковую. У рамках праграмы краіны ЕС дадуць Грэцыі 80 мільярд еўра, а МВФ — 30 мільярд еўраў. У абмен Грэцыя павіна будзе выканаць шэраг умоў, уключаючы скарачэнне дзяржаўнага і дэфіцыту бюджэту.

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

**СТАБІЛІЗАЦЫЙНЫ МЕХАНІЗМ ЕС ПАДАГНАў СУСВЕТНЫЯ РЫНКІ**  
Сусветныя фондавыя рынкі адрававалі імклівым ростам каціровак на рашонні Еўрасаю і Міжнароднага валютнага фонду стварыць стабілізацыйны фонд для прадухілення распаўсюджвання даўгавога крызісу ў Грэцыі на іншыя краіны і для падтрымкі еўра.

Міністры фінансаў краін—членаў ЕС зацвердзілі прынятае 7 мая на саміце еўразоны рашэнне аб вызначэнні на гэтыя мэты 750 млрд еўра, або каля \$1 трлн. Памеры стабілізацыйнага пакета застэле рынкі згнаюць, але сталі прымальна нечаканасцю.

Еўрапейскія індэксы рэзка выраслі: FTSE — на 4,5%, Dax у Франкфурце — 4,5%, парыжскі Cac40 — 8,28%. Грэчаскі індэкс падскочыў на 10%, Іспанскі — на 14,43%. Еўра неадкладна вырас да \$1,30, адыграўшы страты мінулага тыдня. Акцыі банкаўскага сектара па ўсёй Еўропе падскочылі ад 10 да 20%. Індэкс Dow Jones падскочыў на 404 пункты да аднакі ў 10786. Азіяцкі індэксы адыгралі страты, умацаванне еўра адносна мясцовых валют — на руку экспарцерам. Знізіліся працэнтныя стаўкі па даўгавых абавязцтвах некаторых краін еўразоны, асабліва пасля таго, як было аб'яўлена пра рашэнне ЕЦБ аб пачатку прамых інтэрвенцый на рынкі аблігацый. Стаўкі па грэчаскіх паперах з тэрмінам пагажэння ў 2 гады неадкладна ўпалі з 18,1% да 4,9%.

Згодна з дасягнутымі дамоўленасцямі, усе 16 краін еўразоны атрымаюць доступ да гарантаных пазык на суму ў 440 млрд еўра і 60 млрд еўра, што прадастаўляюцца Еўрапейскай камісіяй. У дадатак Міжнародны валютны фонд выдзеліць не менш за палову гэтай сумы, або 250 млрд еўра, каб прадухіліць распаўсюджванне грэчаскага даўгавога крызісу на іншыя краіны, у прыватнасці, Партугалію і Іспанію.

## УГА ЧАВЕС СТАў АДНЫМ З САМЫХ ЧЫТАНЫХ АўТАРАў ІНТЭРНЭЦЕ

Роўна праз два тыдні пасля адкрыцця свайго блага прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес стаў адным з самых чытаных аўтараў ў свеце. Колькасць наведвальнікаў яго адраса [www.chavezandanga.net](http://www.chavezandanga.net) стане на 10 мая дасягнула рэкорднай адзнакі ў 265 тыс.

Упершыню Чавес з'явіўся ў сетцы Twitter 28 красавіка. За першыя 12 гадзін яго адрас наведвалі каля 45 тыс. карыстальнікаў інтэрэнту, у далейшыя — 1 т. чалавек у гадзіну. З мая Чавес пачаў адказваць на прамоу многім наведвальнікам яго электроннага адраса. Першым з яго прамых пасланяў стала він-

шаванне адной мексіканкі з днём нараджэння яе сястры. Чакаецца, што да канца гэтага месяца колькасць наведвальнікаў блага павялічыцца да 1 млн.

## САРАМЛІВАГА КІТАЙЦА СЕМ ГАДЗІН ДАСТАВАЛІ З РАКІ ЯНЦЫ

Жыхар Кітая, які захрас у прыбярэжжы Іле, правёў ў водах ракі Янцзы 11 гадзін. На працягу чатырох гадзін мужчына сароўе паклікаў на дапамогу, а потым яго ўбачылі рыбакі.

25-гадовы Сяо Чэнь уначы пайшоў пакулацца. На ім былі доўгія штаны, а ў руках ён нёс пакет з плаўкамі і мабільным тэлефонам. Мужчына прынуў ціну на вадзе за парослы травой астравок і прарваліўся ў раку.

Сяо Чэнь не хацеў звяніць выратавальнікам і клікаў на дапамогу, бо баяўся, што з яго будучы смяяцца. Толькі праз чатыры гадзіны яго заўважылі рыбакі, якія і выклікалі выратавальнікаў. Небарак даставалі з вады сем гадзін. Выратавальнікі сцвярджаюць, што маглі б справіцца значна хутчэй — за адну-дзве гадзіны — каб мужчына згадаўся зняць штаны, бо рабце перашкаджала калашына, якая захрасла ў іле. Аднак Сяо Чэнь надрэз адмовіўся рэздвацца пры выратавальніках.

## ПАўДНЭВАЯ КАРЭЯ ЗАПАТРАБАВАЛА АД КНДР ПЛАТУ ЗА ТРАНСЛЯЦІЮ ЧС-2010

Паўднёвая Карэя адмовілася бясплатна трансляваць у КНДР фінал чэмпіянату свету па футболе, у якім будзе прымаць удзел паўночна-карэйская зборная.

Па словах крыніц у паўднёвакарэйскім Міністэрстве аб'яднання, КНДР атрымае доступ да трансляцыі пасля таго, вынікі цяперашняга чэмпіянату свету, які пачнецца 11 чэрвеня ў ПАР, важная для паўночнакарэйскага боку тым, што зборная краіны прыме ў ім удзел упершыню з 1966 года.

Раней лідар КНДР Кім Чэн Ір заявіў, што распаўсюджванне ў краіне вынікаў ЧС-2010 будзе жорстка абмежавана. Меркавалася, што будучыя пазаканы толькі тры гульні, у якіх нацыянальнай зборнай удацца перамагчы, аднак і яны павінны будучы падвергнуцца цензурцы.

як будзе зроблена «адлаведная аплата».

## ЗАЛІЎСЯ З ЛЕСВІЦЫ НА БЯТОННУЮ ПАДЛОГУ З ВЫШНЬІ У 4 МЕТРЫ 49-ГАДОВЫ РАБОЧЫ, ЯКІ ЗНАХОДЗІў НА ВЫЛІЧЭНІ І ЛЯЧЭБНА-ПРАЦОўНЫМ ПРАФІЛАКТОРАў У СВЕТЛАГОРСКІМ РАЁНЕ

Трагічная падзея адбылася ў вёсцы Данілаўка на ферме СВК «Міхайлаўскае-агра». Як расказаў следчы пракуратуры Светлагорскага раёна Максім Фядотаў, грамадзянін ажыццяўляў работы па рэканструкцыі фермы. Перад работамі на вышнім намесінік дырэктара гаспадаркі даў рабочым звычайную вяркуку, каб тыя абвяславілі. Яны гэтага не зрабілі. Рабочыя, на вачы якіх адбылася трагедыя, расказалі, што мужчына, хутчэй за ўсё, паслізнуўся на лясвіцы і заваляў ішоў. Кіраўнік бачыў, што рабочыя працуюць без страху, але не прыняў ніякіх мер.

У той жа дзень ў вёсцы Ахлювае Добрушка раёна ў летнім лагэ

# ВМЕСТЕ

Аўташкола ад «А» да «Я»

## КРОК 1: БЯСПЛАТНАЯ ПЛАТНАЯ МЕДЫЦЫНА

...альбо як я праходзіў медкамісію



### Школа юнкараў ПАМЯЦЬ ПРАЗ ПАКАЛЕННІ

Як чужою майскай поўднем сядзець на маладзенькай траўцы, якая ўпарта цягнецца да цёплага вясновага сонца. Ужо амаль уся прагрэтая зямля пакрылася прыгожым яркім дываном з кветкаў — майскіх «падурункі». Гляджу на старыя таполі, на тонкія белыя бярозкі: пушышкі набухлі і пацямнелі. У паветры чуюцца ледзяныя ўлоўны пах клейкіх лісточкаў. Яшчэ імгненне — і дрэвы апрануцца ў пышныя зялёныя кроны.

Цвітуць каштаны, і здаецца, што прыйшоў нейкае ўрачыстае свята. Белыя і ружовыя «свечкі» дадаюць дрэвам веліччасці і грандыёзнасці. Пахкая зеляніна траў і лёгкі водар квітнеючых каштанаў змешваюцца з невячэйным пушчым спевам і шэптам лісьці; ціхі ветрык пляшчотна перабірае русыя пасмы маіх валасоў, нібы нашіптваючы на вуха сакрэты шчасця, міру і дабрны...

І гэтыя буйныя, але ў той жа час пяшчотныя краскі майскага дня, гэты перадаючы настроі, нейкае ўзрушанасць, узносласць і разам з тым спакой пакадаюць глыбокі адбітак у маім сэрцы...

Усё нагадвае мне яго... Моцнага, станага, амаль бэ зморшчын. Воські роўны лоб; вочы, што зліваюцца з неба; глыбокі, уважлівы погляд...

...Ужо шасць гадоў як няма майго прадеда, маёго Іосіфа, самага любімага, самага чужога, самага разумнага...

...Цёплай раніцай 9 Мая я пастукала ў старыя драўляныя дзверы прабабулі на Снежным завалку. Яна адчыніла, па-святочнаму прыбраная, у сваёй лепшай сукенцы з жоўта-ружовымі кветкамі. Такія вясёлыя, шасціліва, рухавая, нават нічо не скажа, што ёй ужо дзевяноста два. Вочы, трохі пакрытыя чырвонай мададай (што робіць яна выключна на гэтыя свята) і радаснай усмешцы. Вочы злілі ад радасці: любімая праўнічка прыйшла ў такі важны дзень і да дзені.

Прабабуля Любоў Антонаўна паставіла кубок свежых чырвоных цюльпанцаў у шклянку вазу і пасадзіла мяне на мяккую канапу.

— Ведаеш... У нашай краіне няма сямі, якую б не апаліла жудасная вайна, — сёння, як кожны год, зноў пачынала маё прабабуля. — І наша сям'я не выключэнне! Твой прадед, Іосіф Іосіфавіч Апаровіч, прайшоў усю вайну ад першых дзён і да дня Вялікай Перамогі...

Пачаў вайну мой прадед камандзірам кулямётнай роты, і ўжо 23 чэрвеня сорак першага года ўдзельнічаў у першым баі пад Кобрынам. Летам 1942 года быў адпраўлены ў тыл да ворага ў Дзяржынскі раён. Неўзабаве ім быў створаны атрад «25 гадоў Кастрычніка», які склаўся з 300 чалавек, а можа і болей. А прадед мой быў яго камандзірам. На базе гэтага атрада была створана магутная партызанская брыгада імя Ракасоўскага.

У тым жа атрадзе знаходзіўся і Марат Казей, юны піянер-герой, партызан-разведчык.

...Бабуля паднялася, ціха падышла да кніжнай шафы і, узяўшы з палкі дзве кнігі, вярнулася да мяне.

— Вось тыя кнігі. Мемуары «На галяўнай магістралі», «І падняўся народ», што напісаў твой прадед. Ты прачытай, даражэнны. Зразумеш усё і пра баявыя дзеянні яго атрада, і пра людзей, што грамілі варажыя гарнізоны, пускі пад адхон эшалоны, не раз глядзячы смерці ў вочы.

Я бачыла гэтыя кнігі, але ж і сёння, як у першы раз, уважліва разглядала іх.

Гэта — гонар. Гонар за прадеда і прабабулю, якая заўсёды суправаджала, падтрымлівала, дапамагала.

Раптам мой погляд спыніўся на... ІМ! Тым самым чорным пінжаку, чыстым, добра папарасаваным, трохі пацёртым на локках. Яго, з залатымі медалямі і ордэнамі, апранаў прадед кожны год на 9 Мая.

Памятаю, як ён рыхтаваўся да свята, як прыбіраўся. Як акуратна сваім драўляным грэбнем зачысціў назад белыя, трохі кучаравыя валасы; як да бляска начысціў старыя чорныя туфлі; як доўга зацягваў свой святочны цёмна-сіні галшук, напяваючы пад нос «Кацюшу».

Вось узагарода за мужнасць і адвагу — ордэн Чырвонай Зоркі — велічны, пакрыты рубінава-чырвонай эмаллю. Вось ордэны Айчынай вайны I, II ступені...

Гэта баявы постум майго прадеда да дня Вялікай Перамогі.

...Аду за другой перагортваю старонкі дзедавай кнігі.

«...Толькі мы прыняліся за абад, як прагучалі стрэлы. — Немцы! — нехта крыкнуў за акном.

Да вёскі пад'язджалі нямецкія машыны, з іх на хадзі выскоквалі фашысты, паліваючы вуліцу аўтаматычнымі чаргамі. Бой хутка разгарэўся. Нашы байцы, хаваючыся за хлямамі, злігаючыся ў агароды, адрылі агонь у адказ. Але ж фашысты ішлі ў поўны рост, нягледзячы на вялікія страты»...

Пра дзеяні ў тым раёне, праз які праходзілі галяўныя магістралі, што забяспечвалі цэнтральны ўчастак нямецкага фронту жывой сілай і тэхнікай, пра цяжкі лёс, жорстка выпрабаванні беларускага народа, пра суровыя гады жыцця партызанскіх атрадаў, смерць і пакуты мільёнаў людзей расказваецца не толькі ў кнігах прадеда, але і ў музеі яго атрада, што дзейнічае ў 125-й сярэдняй школе Фрунзенскага раёна горада Мінска.

І гэта няпраўда, што сучаснае пакаленне забывае пра ветэранаў вайны, пра тых, хто змагаўся за сваю Радзіму, хто прыкываў сабою дзяцей і жанчын, хто не ведаў страху перад куляй.

Мы помнім! Гэта наша памяць праз гады, памяць праз пакаленні.

Пелагея СЫСОЕВА, вучаніца 10-га класа гімназіі-каледжа мастацтваў, г. Мінск.

### ВЫХАВАЛЬНІК — МУЖЧЫНСКАГА РОДУ

Мы звякліся з тым, што ў дзіцячых садках працуюць жанчыны: жанчыны кіруюць гэтымі ўстановамі, яны выхоўваюць і дглядаюць дзетак. У лепшым выпадку мужчыны вядуць заняты фізічнага выхавання ці музыкі, хоць у апошні час жанчыны займаюцца і гэтымі справамі. А вось мужчыны ў ролі выхавальніка — гэта рэдкасць, хоць, калі задумацца, само слова «выхавальнік» мужчынскага роду.

Таму дзіўна было ў Гараднянскі яслі-садок — СШ з групай дашкалят убацьчы Івана Палешку.

— Гэта адзіны мужчына-выхавальнік у нашым раёне, — расказвае дырэктар школы Фёдар Мікалаевіч Мір.

Іван Пятровіч Палешка ў 1989 годзе скончыў Пінскае педагагічнае вучылішча. З'яўляючыся навучэнцам гэтай установы, праходзіў практыку ў Гараднянскай школе — працаваў з вучнямі пачатковых класаў.

Ужо тады кіраўніцтва школы заўважыла, з якой любоўю малады педагог ставіўся да вучняў.

Але ішоў час. Малады спецыяліст паехаў на жыхарства ў Брэст. Там працаваў у розных месцах, у тым ліку і ў адным з дзіцячых садоў абласнога цэнтру.

Пасля было вяртанне на маленькую радзіму. Месца працы — Лукская базавая школа. На працягу некалькі гадоў ён — настаўнік пачатковых класаў. Затым у пошуках педагагічнай працы ён прыйшоў



Іван Пятровіч ПАЛЕШКА са сваімі выхаванцамі.

у Гараднянскую школу. Там яму і прапанавалі месца выхавальніка. Яго тут ужо добра ведаюць.

Цяпер Іван Пятровіч — студэнт 4-га курса завочнага аддзялення філалагічнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта. Жыве ў вёсцы Пясова ў сваіх бацькоў. Штодня разам са сваімі выхаванцамі прыязджае на працу школьным аўтобусам, а увечары разам з дзеткамі вяртаецца дахаты. Ён моцна любіць сваіх выхаванцаў, якія гэта адчу-

ваюць і дзякуюць педагогу сваёй любоўю, прыліжнасцю.

Педагогу прапанавалі пайсці працаваць настаўнікам пачатковых класаў у Дубайскую школу, але ён адмовіўся. Выбраў дзіцячы садок.

— Не кожная жанчына-выхавальнік гэтак клопатца пра сваіх выхаванцаў, як наш Іван Пятровіч, — падрэсплі Фёдар Мір.

Таццяна СЕГЕН. Фота аўтара.

## КОНЬ ПА ІМЕНІ НАДЗЕЯ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ-СІРОТ

У дзяцей з дзіцячага дома-інтэрната № 3 Мінска сёння з'явілася магчымасць навучыцца асновам верхавой язды. Дваццаць хлопчыкаў і дзяўчат на працягу чатырох месяцаў займаліся на базе ў Калодзішчах.

З вярасня навучэнцы сёмага-восьмага класаў штотыднёва наведваюцца ў Калодзішчы. Ба-

за размяшчаецца на невялікім участку паміж дамамі. Дваццаць чалавек і чатыры кані. І два сабакі ў дадатак.

Акрамя ўрокаў па ваджэнні з дасведчанымі інструктарамі, дзеці самастойна прыбіраюць стойлы, чысцяць і кормяць чатырох коней: Агату, Завета, Арцёма і Меліку.

— Мне вельмі падабаецца чысціць коней, сачыць за імі. А Меліка такая спакойная, разумная, — сціпла расказвае васьмікласніца Антаніна. — Яна не ўмее падманваць.

— Сюды вездзе я пачала з верасня. Зімой не атрымлівалася, таму што былі вялікія маразы, — кажа Марыя. — Мы самі прыбіраем і чысцім коней. Мне падабаецца больш за ўсё Агата, яна разумная, і мне падаецца, што яна ўсё-ўсё разумее. І яна ніколі не здраціць.

Займацца з дзецьмі-сіротамі, па словах інструктараў, досыць складана. У кожнага з іх свая гісторыя. Маці Марыі, напрыклад, жыве ў Мінску. Нядаўна дзятку ўдачарылі, але не прайшло і двух гадоў, як ад яе адмовіліся прыёмы бацькі. Яе аднакласніцу два гады таму забралі ў інтэрнат ад маці-алкагалічкі. А другую дзятку разам з сабой на панэль «працаваць».

Першапачаткова яны прыязджаюць сюды як вожыкі. Нейкі прыязджалі хлопчы, дык так мацокаліся, што толькі пасля некалькіх маіх сур'ёзных заўваг супаколіся, — расказвае кіраўнік праекта

Вялічана Вінаградова, старшыня беларускага таварыства веравой язды і інтэрпаі. — Але ведаецца, калі яны пачынаюць кантактаваць з конямі, калі яны застаюцца з ім сам-насам, то яны мяняюцца. Я аднойчы бачыла такі малюнак. Дзве дзяткі мылі Арцёма, а трыцяя стала побач. А пасля яна шхенька падышла і абняла яго. Нешта шаптал яму на вуша, гладзіла па мордзе. І аказалася, што ўсё гэтыя «вожыкі» — тыя ж дзеці. Яны звычайна недаполюбныя дзеці. Коні на іх не крычаць, яны не падманваюць і не здраціваюць. Коні іх шчыра і адкрыта любяць.

Праект «Конь па імені Надзея» складаецца з некалькіх частак: першая — семінар для тых, хто хоча займацца інтэрпаі. Семінар прайшоў у мінулым годзе, аднак яго паўтор плануецца і гэтым летам 25 чэрвеня. Другая частка — праца з дзецьмі-сіротамі. Праект ужо падышоў да лагічнага завяршэння — дзеці прайшлі фінальныя спаборніцтвы. З мая распачынаецца заключная частка праекта, у якой будуць удзельнічаць дзеці-інваліды. Па заканчэнні гэтай часткі праекта пройдуць спаборніцтвы па конным спорце для дзяцей-інвалідаў.

Настася ЗАНЬКО.



Фота Мікалая УРАЊСКАГА.

# ПАСТАЎСКІ ФОРУМ — THE BEST!

— Я набіраю групу для ўдзелу ў IV Пастаўскім моладзевым форуме, паездзеце? — усміхаючыся мне, спытала начальнік аддзела па справах моладзі Мядзельскага райвыканкама Таццяна Хацяновіч. — Што? Ты яшчэ думаеш?! Вось дзівак! Гарантую, пасля паездкі «дзякуй» скажаш, што ўзлі. Зайтрыгаваны, я згадзіўся.

### Ах, Паставы-гарадок!

Нашаўтра наша дэлегацыя з дваццаці чалавек накіравалася ў Паставы. На форум ехалі маладыя спецыялісты з розных сфераў: медыцыны, культуры, адукацыі, аддзелаў райвыканкама, мільціы, выратавальнай службы. Самыя энергічныя і перспектывныя. Адным словам — моладзевы «касцяц» азёрнага края, яго будучыня і надзея...

Ад Мядзельна да пункта прызначэння — кіламетр трыццаць, таму мякку з Пастаўскім раёнам мы перасялілі даволі хутка. І — адразу ж здзіліліся: на пад'ездзе да горада дзе-нідзе ў равах ляжаў шэра-буры снег. У нашым раёне яго апошні раз бачылі тыдні два таму. Вось вам і суседні раён!

Не менш прыгожым і чыстым за родны Мядзел падаўся нам горад, што раскінуўся на паўднёвым захадзе Віцебшчыны. Тым, хто ні разу не быў у Паставах, раю гэта зрабіць. І чым раней, тым лепш!

Першае, што мяне ўразіла — еўрапейскае гэтага дваццацісячнага гарадка: архітэктурныя збудаванні мінуўшчыны не толькі не кантрастуюць з сучаснымі прыватнымі крамамі, якіх у адным толькі цэнтры больш за дзесяць. Наадварот — дапаўняюць і ўпрыгожваюць агульны архітэктурны малюнак і, глядзячы на гэтыя свядкі сёвай даўніны, можна на нейкі час перанесціся ў той далёкі час, калі на Пастаўшчыне жыў і валадарыў славетны палітычны і грамадскі дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, асветнік на Беларусі ў Літве — Антоній Тызенгаўз.

Зрэшты, імя апошняга да сённяшняга памянне ўдзячынам нашчадкі не толькі таму, што ён, будучы ўладальнікам Паставаў у другой палове XVIII стагоддзя, правёў карэнную перабудову горада: увёў 21 мураваны будынак (да гэтага ў мястэчку не было аніводнага), зрабіў з «жабрацкага драўлянага пасялення прыгожы каменны гарадок», узвёў вялікі палац, судовы і школыны дамы, мураваныя млыны, заснаваў фабрыку і мануфактуру, але і таму, што праз свой тэатр Антоній клапа-



Пра пастаўскія дзверы ведаюць у Італіі і Францыі.

ціўся пра захаванне роднай беларускай мовы і другою асяляючым дзетак.

Адукацыя — у Паставах прывабных дзятчак не менш, а можа нават і больш, чым у любым абласным цэнтры. Гэта факт! Калі не верыце, спытайце ў маіх сяброў-халасякоў. Яны мне ўсё вусшы прабурлілі: «я б тут застаўся», «трэба з той дзятчыннай пазнаёміцца», «абавязкова прыеду сюды на дыскатэку».

Упэўнены, што ў Паставах лёгка можна праводзіць конкурсы «Міс Беларусь», дзе канкурсанткамі будуць толькі пастаўчанкі. Ці не таму горад яшчэ называюць «беларускім Івановам»?

Трэцяе — мясцовыя жыхары. Не ведаю, ці ўсе такія, але з тымі, што нам давялося сустрацца, падаліся вельмі ветлівымі і мілымі. Яны спакойна ідуць на кантакт, і калі пра нешта ў іх пытаеш, з радасцю адказваюць. І гэта радасць не паказная і нацягнутая, а шчыра, беларуска! Дзе мы ні былі, нас заўсёды сустракалі, як самых дарагіх гасцей. У Паставах я забыў, што прыехаў з Мядзеля, бо прымалі нас, як турыстаў з Францыі ці Англіі...

Маладзёў захаца — улада дапаможа!

...Пасля рэгістрацыі нас запрашваюць у актывую залу райвыканкама. У памяшканні людзі: там ужо сядзяць маладыя пастаўчане, для якіх уласна кажучы і ладзіўся форум.

І вось — пачатак! Прысутных пры-

Далей на пытанні моладзі адказвалі старшыня раённага Савета дпутатаў Пастаўскага райвыканкама Віктар Ароў і начальнік арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама Ганна Літвіновіч. Віктар Пятровіч пабядаў дапамогу ўсім, хто захаца займаецца свай імяце. Ганна Францаўна раскавала аб перспектывным кадравым рэзерве і заклікала прысутных быць актыўнымі, падыходзіць да кожнай справы творча. Бо кама, як не моладзі тварыць будучыню Пастаўшчыны?

Пасля майстар-класа прадстаўнікоў ад улады афіцыйная частка форуму закончылася. Пачалася экскурсійна-забаўляльная праграма.

### Шэдэўры пастаўскіх умельцаў

...Моладзевыя форумы ў Паставах таму і ладзяцца, каб удзельнікі не толькі знаёміліся і мелі прычальніцка-дзеявыя кантакты, але і пазнавалі нешта новае, адметнае, асаблівае і незвычайнае. Тое, што ні ўбачыш нідзе, акрамя як «на радзіме» форуму.

Вось і я, да нядаўняга пазедкі на Пастаўшчыну, не ведаў, што існуе такі цудоўны Дом рамёстваў, па якім можна хадыць не гадзіну і не дзве. Там гублець адчуванне часу, забываеш пра надзённыя клопаты і праблемы, захапляешся веліччу Чалавека-творцы. У будынку, у курсе сёнашніх спраў горада. Выдатна такія жа ініцыятыўныя, неаб'явыя, як сам малады людзей-аднадумцаў. Па ўсім відавочна, што яго падабаецца праца.

Адным словам — чалавек на сваім месцы. Такіх бы, як Саша, бабылы і раёны. Глядзіш, хлопцам і дзятчатам жэлоса б цікавей і праблем з ім было б менш.

— Мне цікава арганізоўваць і праводзіць моладзевыя форумы, — кажа Аляксандр. — Лну, што яны патрэбныя, збліжаюць маладых людзей, арыентуюць іх на актыўную жыццёвую пазіцыю, дапамагаюць хлопцам і дзятчатам знайсці адказы на хвалюючыя пытанні, пашыраюць іх круггляд, садзейнічаюць школьнікам у выбары і будучай прафесіі і адаптацыі на першым працоўным месцы. Задача форуму — растлумачыць маладым людзям, што кожны з іх можа сам дабіцца шмат чаго ў жыцці, рэалізаваць свой патэнцыял. А мы — дарослыя, падкажам, як гэта зрабіць лепш. Дзякую за разуменне і падтрымку кіраўніцтва райвыканкама, яго садзейнічае таму, каб жыццё маладых пастаўчан было больш цікавым і насычаным.

Сядзіба, бальніца... Прадпрыемствы...

Наступным пунктам нашага прыпынку стаў Пастаўскі мзблевы цэнтр — прамысловы гонар раёна. Там выпускаюць сімплітэныя сасновыя дзверы для дома, якія «разходзяцца» далёка за межы краіны. З дваццаці тысяч чалавек, што

### ПА ТАРМАЗАХ!

У Італьянскім горадзе Трэвіза не так даўно з'явіўся вельмі дзіўны дарожны знак «Асіяроўна, прастытуткі!». На гэтым знаку, да якога прыстасаваны і адпаведны надпіс, красуюцца жанчыны — уладальніцы вялікіх грудзей і міні-спадніцы, на вялікіх абцасках і з пінскай торбачкай у руках. Дзесяць якіх мэтаў муніцыпальнае кіраўніцтва італьянскага гарадка вырашыла усталяваць гэты знак, невядома; ці то, каб павысіць прыбытак начных «матыльцоў», ці то з мэтай паляпярэджання турыстаў з дзецьмі. Яна адно: італьянскія кіроўцы пачалі яшчэ больш адцягвацца пры ваджэнні... а мясцовыя феі кахання атрымалі бясплатную рэкламу.

Настася ЗАНЬКО.

## Юля з «Віцьбы»

Пасля далучэння ў снежні мінулага года Палацкага кансервавага камбіната да Віцебскай «Віцьбы» на філіяле пачалася сур'ёзная работа па далейшым паліпшэнні якасці прадукцыі і на гэтай аснове выхад на больш шырокія рынкі — ужо ў межах усёй Беларусі. У эпіцэнтры ўдасканалення вытворчасці такія маладыя, але досыць вопытныя спецыялісты, як мікробіялаг Юля Каладзельчык.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Настася ЗАНЬКО.



Настася ЗАНЬКО.

# ЮЛЯ З «ВІЦЬБЫ»

Далей на пытанні моладзі адказвалі старшыня раённага Савета дпутатаў Пастаўскага райвыканкама Віктар Ароў і начальнік арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама Ганна Літвіновіч. Віктар Пятровіч пабядаў дапамогу ўсім, хто захаца займаецца свай імяце. Ганна Францаўна раскавала аб перспектывным кадравым рэзерве і заклікала прысутных быць актыўнымі, падыходзіць да кожнай справы творча. Бо кама, як не моладзі тварыць будучыню Пастаўшчыны?

Пасля майстар-класа прадстаўнікоў ад улады афіцыйная частка форуму закончылася. Пачалася экскурсійна-забаўляльная праграма.

### Шэдэўры пастаўскіх умельцаў

...Моладзевыя форумы ў Паставах таму і ладзяцца, каб удзельнікі не толькі знаёміліся і мелі прычальніцка-дзеявыя кантакты, але і пазнавалі нешта новае, адметнае, асаблівае і незвычайнае. Тое, што ні ўбачыш нідзе, акрамя як «на радзіме» форуму.

Вось і я, да нядаўняга пазедкі на Пастаўшчыну, не ведаў, што існуе такі цудоўны Дом рамёстваў, па якім можна хадыць не гадзіну і не дзве. Там гублець адчуванне часу, забываеш пра надзённыя клопаты і праблемы, захапляешся веліччу Чалавека-творцы. У будынку, у курсе сёнашніх спраў горада. Выдатна такія жа ініцыятыўныя, неаб'явыя, як сам малады людзей-аднадумцаў. Па ўсім відавочна, што яго падабаецца праца.

Адным словам — чалавек на сваім месцы. Такіх бы, як Саша, бабылы і раёны. Глядзіш, хлопцам і дзятчатам жэлоса б цікавей і праблем з ім было б менш.

— Мне цікава арганізоўваць і праводзіць моладзевыя форумы, — кажа Аляксандр. — Лну, што яны патрэбныя, збліжаюць маладых людзей, арыентуюць іх на актыўную жыццёвую пазіцыю, дапамагаюць хлопцам і дзятчатам знайсці адказы на хвалюючыя пытанні, пашыраюць іх круггляд, садзейнічаюць школьнікам у выбары і будучай прафесіі і адаптацыі на першым працоўным месцы. Задача форуму — растлумачыць маладым людзям, што кожны з іх можа сам дабіцца шмат чаго ў жыцці, рэалізаваць свой патэнцыял. А мы — дарослыя, падкажам, як гэта зрабіць лепш. Дзякую за разуменне і падтрымку кіраўніцтва райвыканкама, яго садзейнічае таму, каб жыццё маладых пастаўчан было больш цікавым і насычаным.

Сядзіба, бальніца... Прадпрыемствы...

Наступным пунктам нашага прыпынку стаў Пастаўскі мзблевы цэнтр — прамысловы гонар раёна. Там выпускаюць сімплітэныя сасновыя дзверы для дома, якія «разходзяцца» далёка за межы краіны. З дваццаці тысяч чалавек, што

жывуць у Паставах, тысяча працуе на прадпрыемстве. Сярэдні заробак — 800 тысяч беларускіх рублёў. Сваім месцам работнікі даражаць, таму што ў цэнтры створаны дастойныя ўмовы для працы. Няма там і моладзі. Як мне раскавалі, маладыя людзі ахвотна ідуць працаваць на прадпрыемства ў многім з-за таго, што ведаюць: калі будуць добра працаваць, іх павысяць «у званні».

На ідзіруючыя пазіцыі ў вобласці прадпрыемства вывёў яго церапашні дырэктар Анатоль Міхайлавіч Бабічэў. Бясспрэчна, ён адзін — у полі не воін: квітнее мзблевы цэнтр дзякуючы самім работнікам, якія «даюць» якасную і запатрабавальную прадукцыю.

# ЗМАГАННЕ Ў ЦЕМРЫ, або Гісторыя пра сапраўднага чалавека

«Усё наша жыццё — гульня», — яецца ў вядомай оперы. Але, на жаль, правільны гэты гульні не заўсёды справядлівыя і, атрымаўшы перамогу ў адной партыі, мы можам атрымаць яшчэ некалькі паражэнняў. Пасля гэтага нехта здаецца, набывае не спрабуючы пацаць новую гульню, а нехта — сціскае зубы і працягвае змагацца ў поўную сілу. Менавіта такі Юрый Ардынаў, які атрымаўшы моцны удар ад лёсу, знайшоў у сабе сілы змагацца. Але пра усё па парадку...

Школа, сябры, спартыўныя секцыі, заняткі футболом... Здавалася б, звычайнае жыццё сяродстатэстычнага маладога чалавека. Але басмарнаму шчасцю Юрыя з самага дзяцінства перахаджу слабы зрок. Аднастайнае жыццё не ўваходзіла ў планы Ардынава, і ён пачаў займацца футболом у дзіцячай спартыўнай школе, рабіў гэта настолькі старанна, што трапіў у нацыянальную зборную па футболе для слабабачучых, якая з'яўлялася шматразовым чэмпіёнам Еўропы і свету. Юры трэніраваўся, вучыўся. Нішто не прадказвала бяды. У 2002 годзе беларуская зборная выйграла міжнародны турнір Леаніда Цягачова, у 2004-м Юрыя скончыў аддзяленне Віцебскага вучылішча мастацтваў. Здавалася б, усё толькі пачало наладжвацца, але злодзей-лёс распарадзіўся па-іншаму. У 2005 годзе Ардынаў цалкам страціў зрок, і жыццё рэзка пераарыентавалася. Што рабіць і як жыць далей, было незразумела. — Спачатку апусціліся рукі, — распавядае Юры, — але ж у нас як? Альбо смукцеш, альбо дзень за днём ваюеш з лёсам. Вось я і абраў гэтую ваіну.

Часта адносіны ў паспяховых калектывах вельмі напружаныя, але зборная, у якой трэніроўца Юры, з'яўляецца шчаслівым выключэннем. Адносіны ў камандзе складаліся выдатна. «Гэта калектыў, дзе маральна адпачываеш, — прызнаецца Ардынаў, — тут кожны спрабуе дапамагчы сябру, падтрымаць у цяжкаю хвіліну і заўсёды прыйсці на дапамогу». Нават падчас нашай размовы ў Юрыя некалькі разоў звяніў тэлефон — хлопцы і трэнер цікавіліся, як ён плане дабрацца да месца трэніроўкі, ці не патрэбная яму іх дапамога.

Само сабой напрошваецца пытанне — якім чынам можна гуляць у футбол, не маючы магчымасці нават самастойна дабрацца да стадыёна? Але справа ў тым, што футбол такога віду мае свае асаблівасці. У першую чаргу, поле агароджана спецыяльнымі борцікамі, ды і мяч для такой гульні выкарыстоўваецца спецыяльнага тыпу. Склад каманды таксама адрозніваецца: на полі знаходзяцца чатыры гульцы і варатар, які мае лепшы зрок і якому забаронена выходзіць за межы варатарскай пляцоўкі. Менавіта ён разам з трэнерам дапамагае сваёй камандзе дабрацца да вароты праціўніка, яшчэ адзін трэнер знаходзіцца за чужымі варотамі. Зразумела, правільна невідучага футбала адрозніваюць ад звычайных правілаў, але гэта не робіць падобную гульню больш лёгкай, бо, па-



гадзіцца, забіць гол, не бачычы вароты, неверагодна складана. Але гульцам пунжа не толькі з псіхалагічнага пункту гледжання — яны адчуваюць і наймаццейшыя фізічныя напружкі. Самае цяжкае ў невідучым футболе — гэта арыентавацца і рухацца ў прастору самастойна.

Аднак жыццё Юрыя — гэта не толькі футбол. Ён працуе культурганізатарам на прадпры-

емстве, іграе на гітары, запісвае ўласную музыку, вельмі любіць наведваць тэатр і любіць бардаўскія песні. У 2009 годзе Юра збіраўся паступаць у педагагічны ўніверсітэт, але ўступныя экзамены прыйшліся акраш на час чэмпіянату Еўропы, які праходзіў у Францыі. Таму паступленне перанесена на гэты год.

Адным словам, Юры не збіраецца зваляцца ўсё свае ня-

шчасці на лёс, ён будзе проста дзейнічаць, напаяўняючы сваё жыццё яркімі фарбамі і станоўчымі эмоцыямі. Гледзячы на такую мэтанакіраванасць і жыццядарнасць, разумееш, што гэты чалавек шмат чаго даб'ецца. Мы ўсе шчыра спадзяемся, што Юры будзе па-ранейшаму змагацца, перамагаць і адкрываць у сабе новыя магчымасці!

Кацярына ДАДЗЕРКІНА.

## Людзёрка

# ДВУХДУШНАЕ ПАКАЛЕННЕ

Перад выбарамі я, як сапраўдны грамадзянін, спрабаваў чытаць усю інфармацыю, размешчаную на спецыяльных бортах, каб пасля зрабіць правільны выбар. Аднойчы, падчас такога чытання, падыходзіць да мяне хлопчык і пытаецца: «А што это такое?» Я, зразумела, растлумачыў яму, што да чаго.

— Ты што, белорус? — задаў сваё чарговае пытанне, выкліканае маймі беларускія мовай, ціканы хлопчак.

— А ты што, не? — спытаў ужо я.

— Так — пытанне за пытаннем — мы разгаварыліся ды пайшлі далей разам. Хлопца клічыў Андрэйкам, яму 9 год. Накіроўваўся ён у школу на чарговыя заняткі ў секцыі каратэ. Ва Украіне, дзе жыве ягоная бабуня, час ад часу крывядзіць, воль ён і вырашыў навучыцца па-мужчынску адстойваць свой дзіцячы гонар. Крочылі мы такім чынам некалькі хвілін. Андрэйка дахрумкаў свае чыпсы ды выкінуў агортку на дарогу. Я не мог змаўчаць:

— Калі ласка, не рабі так больш. Наступны раз выкідай у сметнік.

— Куды?

— У сметнік.

— А што такое сметнік?

— Мусорка.

Прайшоўшы яшчэ метраў 30, мы развіталіся: ён пайшоў у школу, а я накіраваўся дадому. Праз некалькі секундаў перада мной паўсталі мая першая настаўніца, першы школьны кабінет, аднакласнік, з якімі правучыўся ў пачатковай школе. Таго, што было, не вярнуць. Проста варта памятаць, што калісьці быў такім як.

Беларускія дзеткі, ці то ў дзіцячых садках, ці то ў пачатковых класах, у большасці сваёй добра разумеюць, што мусор надо выкідаваць у мусорку, але пры тым, на жаль, не ведаюць, што «сметце трэба выкідаць у сметнік».

Пакуль што не ведаюць...

Пятніца, амаль што ноч. Плошча каля

Чырвонага касцёла. Самае прыдатнае месца ды час, каб пабавіцца ў шчырай сямброўскай гутарцы. Але нядоўга: заўтра субота — значыць, на вучобу. Восі і час ехаць дамоў. Падарозе да прыпынку раскідава смецце.

— О, — кажу сябрам, — добра народ пагу, нават сметнік перакулілі.

— Сметнік?! А от какого это слова? — пытаецца Жэка, студэнт чацвёртага курса.

— Смецце, — адказваю я.

— Мусор, — дадае другі мой сябра.

Жэка гэтага не ведаў. А адкуль яму ведаць? А мо проста забыў. Але цяпер, дзякуючы сваім сябрам, напэўна, запомніць... як, я спадзяюся, і Андрэйка.

Вечар. Вяртаецца па звычайнай сцежцы пасля вучобы дамоў. Праходзіш праз двор, на які год 5 таму можна было плядзец толькі са спачуваннем ды агідай, а зараз — з гонарам і радасцю. Жывёны. Развіваецца жыццё, вымагае — мы дасягаем. Маляся дзеткі заняткі на дзіцячай пляцоўцы сваімі бесклапотнымі забавамі, пакуль іхнія бацькі адпачываюць пасля чарговага цяжкага дня, атрымаўшы асалоду ад гутаркі і такога доўгачаканага вясновага паветра. Хтосьці ездзіць на ровары, хтосьці ганяе мячык па футбольна-баскетбольнай пляцоўцы. І не забывае сам акупаецца ў гэтую атмасферу, апынаючыся ў прыемным палоне ўспамінаў. Успамінаў, якія хоць бы на нейкі час забіраюць цябе з гэтага рэчаіснасці, у якой мы ўсе забываем, што жыццё — гэта адна сучэльная вялікая дзіцячая пляцоўка.

Але раптоўнае, гучнае, нелітаратурнае адхлопца, якому наўрад ці больш за 10 год, хутка вяртае да праблемаў надзённых.

Хтосьці спадзеецца, што пакаленне, якое з'явілася ў другой палове 80-х ці на пачатку 90-х, — рухавік, які прывядзе ўсім да светлай будучыні. А нехта лічыць нас амаральнымі, бездухоўнымі, пакаленнем, якое цікавяць толькі грошы ды распушта. Але ж мы ў дзяцінстве ці падлеткавым узросце, дзеля таго, каб папаціць, мы хаваліся. Калі былі п'яненкія,

Аляксандр НОВІКАЎ (Letuc (Летуць)).

## Салон прыгажосці

# ФОТА З ШЫКАМ

Фотаздымкі бываюць добрыя, дрэнныя і на пашпарт. Дзякуючы Богу, пашпартны варыянт бачаць толькі мытнікі, прадстаўнікі праваахоўных органаў і работнікі ЗАГСа, а яны — людзі, звыклыя да ўсяго. Крывядна, што дрэнных фотак у асабістым архіве значна больш, чым добрых. І я зараз кажу не столькі пра размытасць кадра, адсутнасць кампазіцый і чырвоныя вочы сфатграфаваных людзей, колькі пра здымкі, якія ты меркавала зрабіць АСОБНЫМІ, МАСТАЦКІМІ, СЭКСУАЛЬНЫМІ. Фотка ёсць — а задавальнення ад яе — няма.

Кожная дзяўчына хацела б мець фота, дзе ёна выглядала паспаўнадушна раскошна і прыбавна, як кіназорка на старонках глянцавых часопісаў. Аказваецца, ёсць поўныя прафесійныя сакрэты фатаграфу, якія дапамогуць любому выглядаць на фота шыкоўна. Нават без умашання чараўнікоў ад фота-шопа.

**ТВАР**  
Калі ў вас смуглая скура, то пры нанясенні макіяжу лепей аддаваць перавагу ружовым, ліловым ці бардовым тонам. Калі скура светлая — менш насычаным і больш натуральным адценням.

Каб скараціць крутыя твар — накладзіце цёмную пудру з абодвух бакоў твару. Гэта візуальна «выцягне» яго авал.

Асабліва ўвагу пры накладанні грывы варта звяртаць на скулы, паколькі яны надаюць форму твару.

Каб скараціць вышыню носа, на крылы і баквакы часткі носа нанясце больш цёмны тон, а на яго спінку — больш светлы.

несці светлы перламутравы бляск. Контур вуснаў не павінен быць больш цёмным і яркім за саму памаду.

**ВАЛАСЫ**  
Дзяўчатамі з буйнымі рысамі твару лепш насіць гладкія прычоскі без грувацкіх дэталей.

Калі рысы твару дробныя, то не варта перагружаць прычоску асобнымі невялікімі дэталі.

**ФІГУРА**  
Пры нізкім росце рэкамендуецца пазбягаць занадта кароткай вопраткі, тканін з буйнымі кантрастнымі малюнкамі, а таксама палярочных сячэнняў і шматслойнасці ў адзенні.

Туфлі на высокім аб'ёме могуць надаць візуальную нястойлівасць пышняй жаночай фігуры. Пры поўных нагах лепш пазбягаць штаноў у аб'язку, тоўстых вязаных калготак. Нагам правільнай формы падчыць калготкі цёмнага тону.

**ДЗЕЯННІ**  
Калі фатаграфуеце, старайцеся не апусціць галаву ўніз, інакш будзе ў вас можа з'явіцца двайны падбародак.

Глядзіце крху ўверх. У гэтым выпадку вочы будуць здавацца больш вялікімі і выразнымі.

Ніколі не уставайце перад камерай прамі. Невялікі разварот галавы заўсёды дае больш прыбавны вынік.

Не будзьце перад камерай «макененам». Пастарайцеся расслабіцца і шчыра усміхнуцца. Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.



**ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА**

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ №12 ад 19 лютага 2009 года выдана

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнік газеты — установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»; грамадскае аб'яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі».

Галоўны рэдактар Уладзімір НАРКЕВІЧ. Адказны за выпуск — намеснік галоўнага рэдактара Анатоль СЛАНЕУСКІ.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Кантакты тэлефон: 292-44-12. e-mail: posts@tut.by; info@zvuzazda.minsk.by.

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку»». ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 33.310. Нумар падпісаны ў 19.30.

## ВАЕННАЯ ГІСТОРЫЯ ПРАЗ ПРЫЗМУ ЧАЛАВЕЧЫХ ЛЁСАЎ

Амаль 3,5 тысячы навучнікаў і студэнтаў узялі ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе творчых работ па сацыяльна-гуманітарных навуках «Вялікая Перамога ў нашай памяці жыве», прысвечаным 65-й гадавіне Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. У заключны тур прайшлі 119 работ.

Іх аўтары выкалі влізлі аб'ём самастойнай работы па зборы, вучэбні і аналіз розных дакументальных крыніц, архіўных матэрыялаў, па зборы ўспамінаў ветэранаў Вялікай Айчыннай. Былі даследаваны канкрэтныя чалавечыя лёсы і лакальныя падзеі ваенных часоў. Значнае месца было адрэдавана асветленню трагічных прымусовай працы беларускіх астарбайтраў і генцаўду на беларускую зямлі. Большасць работ былі прысвечаны вывучэнню гісторыі асобных населеных пунктаў, рабанаў і гарадоў Беларусі ў часы ваеннага ліхалецця.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## ЧТУП «ФРЕЛИЭЙСКСИМ»

Учэтный номер патальшкіка: УНП 101517886  
Вид деятельности: оптовая торговля  
Организационно-правовая форма: унитарное предприятие  
Орган управления: Юридическое лицо без ведомственной подчиненности  
Единица измерения: млн руб.  
Адрес: 222035, Мінскі р-н, д. Валер'янава, ул. Нижняя Луговая, 4а, к. 1п

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основное средства			
первоначальная стоимость	101	1 162	2 069
амортизация	102	535	837
остаточная стоимость	110	627	1 232
Нематериальные активы			
первоначальная стоимость	111	11	11
амортизация	112	6	8
остаточная стоимость	120	5	3
Доходные вложения в материальные ценности			
первоначальная стоимость	121	-	-
амортизация	122	-	-
остаточная стоимость	130	-	-
Внеоборотные активы	140	3 117	3 641
в том числе: незавершенное строительство	141	3 014	3 640
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>190</b>	<b>3 749</b>	<b>4 876</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы и затраты	210	12 392	5 211
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные активы	211	504	328
затраты на выращивание и откорм животных в производственных целях	212	-	-
затраты на незавершенное производство и полуфабрикаты	213	69	-
расходы на реализацию	214	248	181
готовая продукция и товары для реализации	215	10 981	2 555
готовые работы и услуги	216	-	-
выполненные работы по незавершенным работам	217	-	-
расходы будущих периодов	218	590	2 147
прочие запасы и затраты	219	-	-
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	1 867	695
Денежные средства (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе: покупатели и заказчики	231	-	-
прочие дебиторская задолженность	232	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 643	4 958
в том числе: покупатели и заказчики	241	6 145	4 435
поставщиков и подрядчиков	242	60	237
по налогам и сборам	243	2	-
по расчетам с персоналом	244	-	-
разных дебиторов	245	436	498
прочая дебиторская задолженность	249	-	-
Расчеты с учредителями	250	-	-
в том числе: по вкладам в уставный фонд	251	-	-
прочие	252	-	-
Денежные средства (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	260	308	34
в том числе: денежные средства на депозитных счетах	261	100	54
Финансовые вложения	280	-	-
Прочие оборотные активы	290	21 310	11 031
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>300</b>	<b>25 059</b>	<b>15 907</b>
<b>БАЛАНС (190+290)</b>	<b>300</b>	<b>25 059</b>	<b>15 907</b>
<b>ПАСИВ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало года</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный фонд	410	11	11
Собственные акции (доли), приобретенные у акционеров (учредителей)	411	-	-
Резервный фонд	420	-	-
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	421	-	-
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	422	-	-
Добавочный фонд	430	102	236
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-	38
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	-	-
Целевое финансирование	460	-	-
Доходы будущих периодов	470	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>113</b>	<b>285</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 609	-
Прочие долгосрочные обязательства	540	541	6 968
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>3 150</b>	<b>6 968</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	879
Кредиторская задолженность	620	21 796	7 775
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	621	21 078	7 328
перед покупателями и заказчиками	622	411	280
по расчетам с персоналом по оплате труда	623	35	56
по прочим расчетам с персоналом	624	1	7
по налогам и сборам	625	-	18
по социальному страхованию и обеспечению	626	11	19
по лицензионным платежам	627	-	-
перед прочими кредиторами	628	260	67
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	-	-
в том числе: по выплате доходов, дивидендов	631	-	-
прочая задолженность	632	-	-
Резервы краткосрочных расходов	640	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	650	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>21 796</b>	<b>8 654</b>
<b>БАЛАНС (490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>25 059</b>	<b>15 907</b>
Из строки 620:			
долгосрочная кредиторская задолженность	701	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	702	21 796	7 775

## Маладая перапектыўныя

# ЛІРЬКА У РЫТМЕ РЭПУ

Vinsent — новае імя беларускай альтэрнатыўнай музыкі, якое асацыюецца з якасцю, беларускацю, упэўненасцю. Такое ўражанне складалася ў мяне пасля размовы з маладымі і таленавітым рэп-выканаўцам. Яго кліп «Восенскі вальс» быў прызнаны лепшым у 2009 годзе паводле версіі прэміі «Кліп-марафон» і «Street awards», яго песні гучаць па радыё і ў публіцы. Яго творчасць цалкам беларуская. Філасоф і рэпер, журналіст і музыкант — усё гэта ў хіп-хопаўскім прыкідзе, капіючым, насунутым на бровы (каб думкі нікуды не разляталіся) і яго тэксты.

— Чытаю рэп толькі па-беларуску. Тым і адметны сярэд іншых спевакоў гэтага жанру, кажа Vinsent. — Хоць рэп і нарадзіўся ў Нью-Ёрку, але цяпер існуе паняцце нацыянальнага хіп-хопа. Напрыклад, ёсць французскі, а

# ВЕЦЕР КРАЊУСЯ

ВА ўмовах вычарпальнасці энергасурсаў усё больш вострай становіцца іх дзяльба. Нашлігаваныя нафтай і газам нетры надаюць краіне не абы-якую палітычную вагу і гарантуюць самы высокі козыр пры любым раскладзе. Чым бліжэй да дна гэтай «кармушкі», тым вышэйшая цана, тым гаражэйшы торг, тым вострыяшы энергетычны «крызісы». Каб засцерагчыся, кожная краіна выбірае нейкую альтэрнатыву: ад дыверсіфікацыі паставак да... альтэрнатыўных крыніц энергіі.

У Германіі, напрыклад, ужо наладзіліся: кожная трэцяя сонечная батарэя і амаль кожнае другое ветравое кола ў свеце вырабляюцца там. А праз 10 гадоў доля энергіі ад узаўняўляльных крыніц павінна склаці 20 адсоткаў у суцэльным энергаснабленні. У нас пакуль толькі шэсць адсоткаў і асобныя астраўкі — гэтак жама альтэрнатыўнай энергаасяласці. Ёсць асабны энтузіасты, які навукоўца Яўген Шырокаў — ён жыве ў спракэтаваным ім-самім энерганезалежным доме ў некаторыя чыгуначныя станцыі ды і ветракі ў нашай краіне пакуль, хутэй, выдатнаць, чым сур'ёзна энергакрыніца. Пры гэтым пляюцца ад «лоўлі» ветру халапа, пра нашы водныя багачці і казач' няма чаго, а запасы лесу... Толькі вось грунтоўнага — заканадаўчага — падмуру пакуль няма.

Колькі сьпе памятаў парламенцкім карэспандэнтам, столкі ідуць размовы пра закон аб узаўняўляльных крыніцах энергіі, і ўжо тэма гэта «песня» была доўгаў... І не чакала, што ў маю бытасць ён дойдзе да Авалянай залы. Як раптам сталася! Днямі прайшо паглядзець чытанне. Няхай сабе і не гіганці, але ж крок! Чуюце, здаецца, нават вецер зашумеў маёй — краўнуся...

— Гісторыя падрыхтоўкі закона пачынаецца яшчэ з 2003 года, — прыгадавае Яўген КАЗІМІРЧЫК, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрыемальнасці. — За гэты час быў падрыхтаваны не адзін варыянт праекта закона. Аднак усё яны не адпавядалі патрабаванням, выкананне якіх неабходнае для забеспячэння энергетычнай бяспекі краіны. Праект, які мы разглядаем цяпер, падрыхтаваны сумеснымі

## Нават адходы — энергія

Па-рознаму падыходзяць нават да вызначэння ўзаўняўляльнай энергетыкі. Напрыклад, у Нідэрландах (поруч з Бельгіяй ды Вялікабрытаніяй) прынята адносіць да яе энергію, атрыманую пры спалыванні адходаў, а вось у Германіі прытрымліваюцца іншага меркавання. Што да яе прылічылі ў нас? Энергію сонца, ветру, цяпла зямлі, натуральнага руху водных патокаў, драўніннага палява, іншых відыў біямасы і біягазу.

Падчас абмеркавання законапраекта ў Авалянай зале дэпутат Георгій ДАШКЕВІЧ папрасіў намесніка міністра падзяліцца сваімі меркаваннямі адносна самых перспектывіўных для Беларусі ўзаўняўляльных крыніц.

— Перспектывіўнай мы лічым у першую чаргу энергію ветру, — падкрэсліў Анатоль Філонаў. — Таму што ў Беларусі вызначана 1840 пляцовак для размяшчэння ветрастановаў — гэта патаўнялія гадавоў выпрацоўкі электраэнергіі ў 1600 МгВт. Сёння мы выпрацоўваем толькі 1,1 МгВт — вельмі мала, у нас працуе толькі 8 ветрастановаў. Другі кірунак — энергія біягазу. Пад Мінскам на палігоне «Трасцяніца» ёсць такая ўстаноўка. З гэтага палігона выкідаецца ў лавэра каля 70 тыс. тон метану ў год. Ну і натуральна, магчымасці будаўніцтва ГЭС — выкарыстання водных рэсурсаў.

Турбаваўся дэпутаты і пра тое, што ўстаноўкі УКЭЗ вырабляюць, як правіла, і электрычную, і цеплавую энергію, а ў тэксце законапраекта пераважна ідзе размова пра электраэнергію...

Анатоль Філонаў пацвердзіў, што дакумент спраўду падрудждавае стымуляванне вытворчасці пры дапамозе УКЭЗ толькі электраэнергіі і не закранае пытанні стымулявання вытворчасці цеплавой энергіі.

— Аснову спажывання складае усё ж электрычная энергія, цеплавая з'яўляецца спадарожным відам. Ёсць дастаткова шмат магчымасцяў эканоміць цеплавую энергію: пачынаючы ад другасных энергакрыніц і заканчваючы прымяненнем цеплавых помпаў. Які правіла, гэта энергія выкарыстоўваецца

для ўласных патрабаў, у якасці рэсурсу эканоміі ўласных цеплавых энергазатрат на выраб цяпла. Таму пытання пра тое, каб прымяняць нейкія дадатковыя меры стымулявання вытворчасці цеплавой энергіі з УКЭЗ, пакуль не стаіць.

Закранулі і перакрываваанне субсідзіраванне (пры якім коштавава нагрузка пераарыентаваецца паміж рознымі групамі спажываўцоў). У нас тарыфы на электраэнергію, паводле слоў Анатоль Філонава, у два разы ніжэйшыя для насельніцтва, чым у краінах Еўропы, і ў 2 разы вышэйшыя для рэальнага сектара эканомікі, чым у Расіі.

— Пытанне стаіць, і рыхтуюцца прапановы па зніжэнні перакрываваанага субсідзіравання, — паведмаў намеснік міністра эканомікі.

## А плаціць хто?

Развіццё альтэрнатыўнай энергетыкі, натуральна, павышае шанцы на энергасамастойнасць. У якасці прыемнага бонусу — яе экалагічная лаяльнасць. Аднак наколькі гэта будзе выгадна эканамікам? Тым, хто будзе яе вырабляць (так, ім гарантуюць падключэнне да дзяржаўных энергасетак, толькі падключэння просіць за свае грошы)... Ды і спажыватцаў, якім давадзецца яе аплачваць. Паводле законапраекта, гэтыя самыя павышаныя тарыфы, якія павінны палегчыць жыццё вытворцам, уключаюць у сабекошт вытворчасці электраэнергіі. Лагічна будзе палічыць, што гэты стымул ляжа на плечы простага спажываўца. Не ведаю, я ка, а мяне будзе не надта лёгка «спакуюць» экалагічнымі перавагамі, калі яны павялічаць рахунак за святло ў разы. Выратаваанне свету, якое апустовае кішэню, не такое прыемнае...

Дэпутат Уладзімір Здановіч, пытанні якога часта трапляюць у яго брыво, а ў чэка, пацікавіўся ў намесніка міністра, на колькі адсоткаў вырастуць цэны на электраэнергію падасельніцтва, калі, напрыклад, 30 адсоткаў электраэнергіі будзе вырабляцца з УКЭЗ. Спладар Філонаў ад канкрэтны ў лічбав устрымаўся — можна сказаць, «прафілоніў».

— Калі браць да ўвагі досвед Германіі, то там гэта кампенсуецца з бюджэту. У нас прынятая прак-

тыка адноснае гэтага на тарыфы. Я думаю, што гэта будзе нязначнае падаражэнне тарыфаў. Чаму? Скажам, ветраэнергетыка сёння займае ў балансе ўсяго толькі 0,1 адсотка.

У адказ на заўвагу дэпутата аб патаўняўным павелічэнні долі ўзаўняўляльнай энергіі ў энергабалансе надалей, намеснік міністра зазначыў: — На сёння гэта пытанне не стаіць, істотнага ўплыву УКЭЗ на рост тарыфаў не будзе.

Непакоіць народнага абранніка і яшчэ адна акалічнасць: — У некаторых раёнах краіны пачалася цяжкасць з выкарыстаннем драўніннага палява. Свае дрывы спалілі — пачалі закупаць у іншых раёнах. А з уплікам павышэння цэнаў на дрывы лясніцтвам (нарытоўкі, транспартных выдатаў, расліпоўкі і гэтак далей), выкарыстанне гэтага віду становаціца даражэйшым за спалыванне вугалю, а тым больш газу. Ці прапаўваляса пытанне аб рэгіянальным падыходзе да выкарыстання УКЭЗ ў залежнасці ад лясістасці раёнаў, сонечнага асвятлення, ружы вятроў, магутнасці воднага патоку? Бо калі мала лесу на тэрыторыі раёна, насельніцтва не хатрыць, каб прапаліць у пачы, то навошта даводзіць планы па павелічэнні колькасці драўніны ў якасці палява? Можна, лепш там вятрак паставіць, біягазную ўстаноўку ці выкарыстоўваць энергію яэмлі...

Намеснік міністра згодны, што «драўнінныя віды палява павінны выкарыстоўвацца ў тых месцах, дзе ёсць дастатковыя рэсурсы лясных масіваў, драўнінных адходаў».

— Такая задча перад Міністэрствам ляснога гаспадарства стаўлена я, безумоўна, усё гэтыя фактары павінны ўлічвацца пры давадзэнні заданняў па выкарыстанні драўнінных відаў палява, — перакананы чыноўнік.

Выдатна, што ў рэшце рэшт вецер краўнуся — законапраект прайшоў першую неабходную прыступку. Аднак вельмі важна усё ж, каб новая і такая карысная энергія была яшчэ і выгаднай — кожнаму з нас. Спладзімся, што заканадаўства будзе ў гэтым плане «прыземленым», бліжэй да жыцця...

Ала МАЧАЛАВА.

# Што перашкаджае прыходу замежных інвестараў?

**ПРАБЛЕМНЫЯ пытанні прыцягнення замежных інвестыцый у краіну абмеркавалі беларускія і нямецкія бізнэсманы падчас «Круглага стала», арганізаванага Саветам па развіцці прадпрыемальнасці ў Рэспубліцы Беларусь і Немецка-Беларускім эканамічным клубам на базе інкубатора малага прадпрыемальнасці «МАП ЗАТ».**

— Паколькі пытанне прыцягнення інвестыцый для Беларусі з'яўляецца вельмі актуальным з-за дэфіцыту знешняга гандлю, то словы «залежны інвестар» дзейнічаюць на чыноўніка магічна: калі нехта кажа, што ён залежны інвестар, то яму дастаткова лёгка патрапіць на прымё да чыноўніка на досыць высокім узроўні, — падзяліўся сваімі назіраннямі Аляксандр ВЯЛІКІ, кіруючы партнёр інвестыцыйнага партнёўства «Наўзаскі, Мельнікаў & Валкі». — Тым не менш калі пачынаюцца перамоў, беларускі чыноўнікі не заўсёды разумюць, чаго хоча інвестар, не могуць ацаніць яго выгоды, таму часта адраза яму прад'яўляюцца нерэальныя або завышаныя патрабаванні. Тэя праекты, якія прапануюцца чыноўнікамі, не ў стане зацікавіць інвестара, бо яны складзеныя па прыняцце «нам трэба рэканструаваць швейны цэх», а інвестар не разумее, якія ён атрымае ад гэтага выгады.

Аляксандр Валкі адзначыў, што сістэма прыцягнення разнаўнак накіт інвестыцый у Беларусь вельмі цэнтралізаваная, і чыноўнікі часта бяцца браць на сябе ініцыятыву, бяручь паўзу ў перамовах, каб праіраіца з большым высокім кіраўніцтвам.

— На сёння склапанас такая сістэма прыцягнення разнаўнак, калі ўсе гэтыя рашэнні праводзяцца праз верх. Кіраўніцтва краіны пры гэтым, як мне падаецца, дэманструе адкрытасць да перамоваў і таму пры жаданні можна правільна сфармуляваць прапанову і прасвеці яе, — лічыць Аляксандр Вялікі. — Аднак такі шлях прыемны для буйных кампаній, што мы зараз і назіраем: вядуцца перамоў з вялікімі манопаліямі, буйнымі фінансавымі групамі. Але існуючая сістэма ўпуськае магчымасці для прыцягнення капіталу дробных інвестараў, — перакананы Аляксандр Вялікі.

**Клаўс БАЕР, старшыня праўлення Немецка-Беларускага эканамічнага клуба, адзначыў, што пэўны прарэс у паліпалізнні дзелавага і інвестыцыйнага клімату ёсць, але гэтага яшчэ далёка не дастаткова. Пры гэтым ён заўважыў, што беларусам неглы спачываць на лаўрах 58-й пазіцыі рэйтынгу Сусветнага банку Doing Business 2010 па лёткасці вядзення бізнэсу, бо пры складанні гэтага рэйтынгу не ўлічваюцца праваявая бяспека:**

— Найважнейшы элемент для інвестара — забеспячэнне правой, і менавіта на гэтым мы засяроджваем крытыку, бо ў краіне недастаткова прававых гарантый для інвестыцый. Калі кожны дзень існуе магчымасць змяніць ці адмяніць усе палажэнні, то гэта не ёсць добра, — перакананы Клаўс Баер.

Таксама ён лічыць, што яшчэ адной перашкадой для прыходу інвестараў з'яўляецца запішаная зарэгуляванасць эканомікі:

— Свае дзяржаўныя формы ўласнасці дзяржава можа рэгуляваць як хоча, але непажадана, каб яна ўмешвалася ў справы прыватнага бізнэсу. Тут

трэба скарачаць колькасць рэгуляўных мераў да мінімуму, — кажаў спадар Клаўс Баер.

А воль Уладзімір ІСКАРЦАЎ, член назіральнага савета ТАА «Лангхайнрэй Конфекцённ Бел», намеснік дырэктара інвестыцыйнага агенства Vladimir, перакананы, што чыноўнікі не маюць уласнай зацікаўленасці ў інвестыцый:

— Мы гутарым пра чыноўнікаў і інвестыцый. Але яны да інвестыцый ніякага дачынення не маюць. Чыноўніку не патрэбны інвестыцый, яму трэба захаваць працоўнае месца. Мы не вырашым праблем з прыцягненнем інвестыцый, пакуль з беларускага боку не будзе асабістай зацікаўленасці. Калі вам напрыклад, трэба купіць машыну ці кватэру, і вам не хапае грошай, то вы правяце цуды вынаходлівасці, успомніце ўсіх роднаўч і знаёмых, але грошы знойдзецца. Скажыце, ці будзе праяўляць такія цуды вынаходлівасці дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства?.. — спытаў Уладзімір Іскарцаў. Таксама ён перакананы, што ў прыцягненні інвестыцый прадпрыемствам не абійсціся без паслуг інвестыцыйных агенцтваў. — У нас ёсць вопыт, кантакты, сувязі, мы ведаем, каго і як прыцягнуць. Але нам трэба заплаціць, бо мой вопыт, веды і праца каштуюць грошай. Пакуль няма пляццэй нямецкіх партнёраў, я працую для іх, але хто будзе працаваць для беларускіх партнёраў? Яны кажуць, што я ім патрэбны, але аплаты — нуль, таму дэ-факта я ім не патрэбны.

Цікава, што беларускія прадпрыемальнікі, члены Савета па развіцці прадпрыемальнасці, больш аптымістычныя наконт сітуацыі з прыцягненнем інвестыцый. Прынамсі, Уладзімір КУЛЬБЯНКОЎ, дырэктар прыватнага вытворчага прадпрыемства «Кувю», трохі «дадаў аптымізму ў шэраг нямецкіх калег»:

— Спраўды, ёсць праблемы з прававым забеспячэннем, падатковымі выдатамі, адміністрацыйнай зарэгуляванасцю. Але ж сур'ёзныя інвестыцыйныя забяспечваюцца асабістым удзедам вышэйшых асобаў дзяржавы і прауюцца. Так, больш дробныя інвестары спраўду трапляюць у зоны рызык з пункту гледжання прававых шараханяў, але і тут не усё так сумна. Наш свает неаднаразова разглядаў тэму інвестыцый, і высновы зроблены такія, што працаваць можна, але трэба выкарыстоўваць моцныя бакі нашай дзяржавы. Адзін з іх — добра кіруемая эканоміка. Канешне, зваротны бок — нізкая эканамічная актыўнасць, але, выкарыстоўваючы моцны бок, можна рабіць канкрэтны бізнэс. Ну а другі моцны бок — гэта найвысшая дастаткова сур'ёзнага слою беларускіх менеджараў, паслугамі якіх трэба карыстацца замежнаму інвестару, — перакананы Уладзімір Кульбяноў.

**Таццяна БЫКАВА, кансультант па эканоміцы Савета па развіцці прадпрыемальнасці, прапанава ла калегам з Немецка-Беларускага эканамічнага клуба разам акумуляваць і структураваць праблемы ў галіне інвестыцый, вырацаваць нейкія шляхі іх вырашэння і падаць іх у адпаведныя органы дзяржкіравання. Таксама, магчыма, ў бліжэйшы час будзе арганізавана яшчэ адно сумеснае абмеркаванне праблем інвеставання, але ўжо ў больш шырокім коле і з удзедам прадстаўнікоў Міністэрстваў і ведамстваў.**

Павел БЕРАСНЕЎ.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Могилевский завод искусственного волокна»**  
**ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН**  
**ПО ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЪЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ**  
Аукцион состоится 15 июня 2010 года в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105.

Продавец и организатор аукциона: ОАО «Могилевский завод искусственного волокна», г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105, контактный т./ф. (8 0222) 29 75 13.

№ лота	Наименование	Год выпуска	Начальная цена с НДС, руб.	Сумма задатка, руб.
1	Пресс гидравлический П-459	1965	18 791 491	1 879 150
2	Пресс гидравлический П-459	1965	18 759 571	1 875 950
3	Пресс 1600 кн	1992	14 592 166	1 459 200
4	Кривошипный пресс К-2124	1978	4 343 111	434 300
5	Токарно-винторезный станок 1М63ДФ	1987	21 012 103	2 101 200
6	Станок плоскошлифовальный 3Д711ВФ11	1992	7 454 038	745 400
7	Швейная машина кл 1022	1992	255 647	25 600
8	Швейная машина кл 1022	1992	255 647	25 600
9	Лайтпостер 2-х сторонний световой Г. Новогрудок АЗС № 11	2006	2 002 594	200 260
10	Двухсторонний щит 3х6 м с подсветкой г. Могилев АЗС № 42	2006	4 695 262	469 530
11	Двухсторонний щит 3х6 м с подсветкой Минская обл. 378км АЗС № 76	2006	4 792 580	479 260
12	Двухсторонний щит 3х6 м с подсветкой н/п Бешенковичи АЗС № 61	2006	7 371 793	727 180
13	Двухсторонний щит 3х6 м с подсветкой н/п Кулаки АЗС № 42	2006	6 225 077	622 500
14	Двухсторонний щит 3х6 м с подсветкой г. Зельва АЗС № 31	2006	6 296 983	629 700
15	Автомобиль СА3-3507 56-88 ТЕ	1992	1 434 078	143 000
16	Автогрузчик Г/п 5 т	1992	1 030 793	103 000
17	Трактор Т-150-к 165 л.с. 15-13 Т	1989	4 752 778	475 000
18	Тракторный прицеп ОЗПТ-8572	1990	4 635 024	463 000
19	Автомашина УАЗ-3741, 19-80 ТИ	1991	2 509 175	250 000

Аукцион по лоту № 19 проводится по методу понижения начальной цены. Минимальная цена продажи 1 311 960 руб.

Объекты расположены по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105.

Заявителю, для участия в аукционе необходимо в срок, указанный в извещении, внести задаток, заключить соглашение о правах и обязанностях сторон, а также представить необходимый пакет документов в соответствии с действующим законодательством.

Задатки перечисляются не позднее 14 июня 2010 года на счет ОАО «Могилевский ЗИВ»: р/с 3012110491015 в Могилевском региональном отделении ОАО «Белнешэкономбанк» код 202, УНН 790133562, ОКПО 291562437000.

Заявки принимаются ежедневно в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105, ОАО «Могилевский ЗИВ», каб. 315.

Последний день подачи заявок: 14 июня 2010 года до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона состоится 15 июня 2010 года с 13.30 до 14.00 в зале заседания ОАО «Могилевский ЗИВ».

Всем желающим предоставляется возможность предварительного ознакомления с объектами аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.

Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов не позднее 3-х дней до его проведения, о чем извещаются участники.

Срок заключения договора — не позднее 15 рабочих дней с момента подписания сторонами протокола о результатах проведения торгов.

Задаток засчитывается в счет оплаты приобретенного объекта. Победитель аукциона в течение 5 рабочих дней, после проведения торгов, возмещает фактические затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением документации, необходимой для его проведения. Демонтаж и вывоз оборудования проводится за счет покупателя и в стоимость объектов не включается.

## ПЕРАКУЛІЎ ЛОДКУ СА ЗДАБЫЧАЙ

Ляснік Жлобінскага лясгаса мала таго, што ў перыяд забароны на лоўню рыбы здабывае яе нератам, дзе яшчэ не падпарадкаваныя работнікам Гомельскай аблспіексыі.

Пры затрыманні ён, спрабуючы пазбегнуць адказнасці, назваўся прыдуманым імем. Потым, паказваючы дзяржінспектару месца, дзе быў устаноўлены нерат, спрабаваў выкінуць садок з рыбай. А пасля таго, як гэта яму не ўдалося... перакуліў лодку на

адлегласці каля 20 метраў ад берага, утапіўшы усё ж улоў. На месцы затрымання выкліканая следча-анарытэўная група Жлобінскага РАУС знайшла і канфіскавала 6 сетак агульнай даўжыні 250 метраў, што былі развешаныя на дрэвах для прасушкі. Да таго ж высветлілася, што на месца здабываць рыбу бракчэр прывыў на маташыкле, дакументы на які, як і вадзіцельскае пасведчанне, адсутнічалі.

Сяргей РАСОЛЬКА.



В.Сіманчыч, Лельчыцкі р-н.

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, пр. Черныховского, 9

№ лота	Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка	Функциональное назначение земельного участка	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений. Ограничения использования земель	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения
1	Земельный участок с кадастровым номером 221238850261000054 площадью 0,1499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туповский с/с, д. Пуша	для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения	776 588	77 600 бел. руб., р/с 3600314130016 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300971263, код платежа 04901, получатель платежа: Туповский сельский исполнительный комитет
1	Земельный участок с кадастровым номером 2212382509101000107 площадью 0,1499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Зарновский с/с, д. Пестуница, ул. Зарновская, 15А (протоурный аукцион)	для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения. Участок примыкает к асфальтированному дорогам и улицам. Участок находится в водоохранной зоне водных объектов вне прибрежных полос оз. Пестуноцкое	538 440	53 800 бел. руб., р/с 3600314060014 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 150801239, УНП 300965239, код платежа 04901, получатель платежа: Зарновский сельский исполнительный комитет

№ лота	Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка, предлагаемого в аренду	Функциональное назначение земельного участка, срок аренды	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений. Ограничения использования земель	Начальная цена права заключения договора аренды (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения
1	Земельный участок с кадастровым номером 24010000030006093 площадью 0,1268 га, расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, по Старобабинскому тракту в г. Витебске	под строительство объекта «Видеотвор» по Старобабинскому тракту в г. Витебске	Ограничения: охранная зона тепловых сетей, охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В	38 095 128	3 809 500 бел. руб., на р/с 3642302000015 в филиале 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 259, УНП 300200360, адрес банка: г. Витебск, ул. Гоголя, 8, получатель платежа: Витебский городской исполнительный комитет

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, пр. Черныховского, 9, КУПТ «Витебский областной центр маркетинга». Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

**Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан:** - возместить затраты на организацию

# Нашы — хлопцы з характарам?

Хакей Чэмпіянат свету-2010

## Спецыяльны карэспандэнт «Звядзі» перадае з Германіі



### Унук аўтара беларускага гімна выступіць у фінале «Еўрабачання»

Беларускі дэбютант на конкурсе «Еўрабачанне» для класічных музыкантаў Eurovision Young Musicians, вяснянчэліст Іван Карызна, прайшоў у фінал творчага спаборніцтва.

Гэты міжнародны конкурс маладых музыкантаў, арганізаваны Еўрапейскім вяснянчэлім саюзам пад брандам «Еўрабачанне», праходзіць раз на два гады, і сёлета адбываецца ўжо ў 15-ы раз. Яго ўдзельніку прыняла Вена, дзе ўжо 8 мая адбыўся першы паўфінал. Беларускі выканаўца выступаў у другім паўфінале, 9 мая, вынішшы на суд журы тры рознахарактарныя творы — канцэртную п'есу «Біс» сучаснага французскага кампазітара Жэрэма Дюкро, «Накюрн» Пятра Чайкоўскага і архаічную музыку для вялчанчэлі сола «Два пано Анры Маціса» беларускай аўтаркі Галіны Гарэлавай.

Дарэчы, адметнасць музычнага «Еўрабачання» ў тым, што гледачы на конкурсе застаюцца проста публікай, якая атрымлівае задавальненне ад зборнага канцэрта і права галасу не мае — рашэнне прымаюць толькі прафесіяналы. Судзейская калегія на чале з аўстрыйскім скрыпачом Вернерам Хінкам па выніках паўфінальных выступленняў маладых музыкантаў з 15 краін свету дапаможа ў фінале ўсёго 7 — прадстаўнікам Беларусі, Германіі, Нарвегіі, Польшчы, Расіі, Славеніі і Харватыі. Між іншым, у шчаслівае сямёрку трапілі толькі дзве дзяўчынкі — слаўчанка Ева-Ніна Козумс (Флейта) і прадстаўніца Нарвегіі скрыпачка Гіра Клевен-Харен.

Фінальны канцэрт Eurovision Young Musicians-2010 адбудзецца ў аўстрыйскай сталіцы 14 мая пад адрэтым небам на Ратхаўсплац — плошчы перад ратушай, перад аўдыторыяй прыблізна ў 45 тысяч чалавек, і стане, паводле задумкі арганізатараў, шчырным адкрыццям знамяцінага Венскага фестывалю мастацтваў. Акампаніраваць удзельнікам будзе сімфанічны аркестр Венскага радыё. Паводле ўмоў конкурсу, падрыхтаваная кожным фіналістам праграма павінна гуляць каля 7 хвілін; Іван Карызна абраў для выканання трэцюю частку канцэрта Эдэфа Гайдна C-dur для вялчанчэлі з аркестрам. Тут азначаець выканальніцкае майстэрства музыкантаў будзе зноў жа міжнароднае журы, якое ўзначаліць венгерскі кампазітар Пётр Этвэш. Але і беларускія гледачы змогуць атрымаць поўны малюнак дзеі, вызначыцца са сваімі сімпатыямі і перавагамі — падчас прамой трансляцыі конкурсу з Вены ў эфіры Першага канала.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

### У сталіцы становіцца папулярнай прафесія кладаўшчыка

Да ліку найболей рэйтынговых прафесій сталіцы дадалася прафесія кладаўшчыка з веданнем бухгалтэрыі і камп'ютарнай сістэмы 1С. Ва ўпраўленні занятасці ўтварылася нават чарга з беспрацоўных, якія хочучы закончыць курсы кладаўшчыка. Служба занятасці штомесяц набірае па адной такой групе.

Зарплата на складзе невялікая: 400—500 тысяч рублёў у месяц. Аднак, паводле слоў спецыяліста, мінчан прыцягваюць адносна спакойныя ўмовы працы і гарантыя працаўладкавання; у гарадской базе свабодных працоўных месцаў каля 20 вакансій кладаўшчыка. Адзіная цяжкасць — болей матэрыяльна адказнасць. Напрыклад, новасельчан кладаўшчык, накіраваны на склад брыльянтаў, пачаў камплексаваць. Тады яму прапанавалі варыянты на выбар — склад калядальніцкай прадукцыі харчавання, радыятараў. Сталічная служба занятасці арганізуе ў май таксама курсы малюроў-тынкаўшчыкаў, муляраў, апэратараў ПЭВМ, электрагазазваршчыкаў, сакратароў-справаводаў, кантралёраў-касіраў, прадаўцоў, кухараў, машыністаў кранаў маставага і казловага (кранаўшчык), вадзіцеляў аўтапагрузчыка. Звяртацца трэба ў раённы аддзелы працаўладкавання па месцы жытхарства. Даведкі па тэлефоне 267 58 04.

Ніна ЯНОВІЧ, «Мінск—Навіны».

На раніцу сённяшняга дня чытачы газеты, без сумненняў, ужо будучы ведаць вынік учарашняга кельнскага матча чэмпіяната свету-2010 Беларусь — Славакія, які гэтымі днямі праходзіць у Германіі. У выпадку станоўчага выніку гэтай сустрэчы нашы хлопцы дэтармінава забяспечылі сабе выхад у кваліфікацыйны раўнд. Пры іншым раскладзе — прыйдзеца чакаць заўтрашняга, заключнага дня папярэдняга раўнда ў групе «А», калі нашымі супернікамі будуць Расія, а славакі згуляюць з Казахстанам.

Хоч і варта прытрымлівацца спартыўнага правіла — не кажаць «гол», пакуль не пераскочыш, усё ж будзем рэалістамі: перамогай над камандай Казахстана падначалены Эдуард Занкавец практычна забяспечылі сабе птуцёўку ў далейшы этап турніру. Тым не менш на учарашнім трэнероўска-раскатцы, якая прайшла ў першы палове дня на лёдзе галоўнага спартыўнага арэны Кельна Lanxess Arena Cologne, зборная Беларусі рыхтавалася да вяснянчага матча, які па беларускім часе завяршыўся апоўначы. У штабе беларускай зборнай з дня на дзень чакалі братоў з «Манрэаль Канадзіенс» Андрэя і Сяргея Касцічных, чый клуб насуперак самым змрочным прагнозам працягвае выступаць у розыгрышы Кубка Стэнлі. Пасля трыумфальнай перамогі над «Вашынгтон Кэпіталз» — 4:3, зборная Расіі змагла атрымаць у свае рады нападоўчыя Аляксандра Авецкіна і Аляксандра Сёміна, а таксама галкіпера Сямёна Барламава. У асяроддзі беларускіх журналістаў, якія працуюць у Кельне, пасля учарашняга выгіршышу «Манрэаль» над «Пітсбург» (лік стаў 3:3) нарадзілася нежартоўная байка, што на дапамогу расіянам можа яшчэ прыбыць Ілья Мігін, а ў шэрагі канадаўцаў — Сідні Кросбі. Здаарыцца гэта ці не — стане вядома сёння, калі ў Пітсбургу адбудзецца заключная сустрэчка паміж абедзвюма камандамі. Пакуль жа настаяні беларускай зборнай Эдуард Занкавец вымушаны ўнесці карэктыўны. Першапачаткова меркавалася, што браты Касцічныя могуць папоўніць шэрагі



Беларускі форвард Міхаіл ГРАБОУСКІ і расійскі Аляксандр АВЕЧКІН неаднаразова сустракаліся паміж сабой у турніры НХЛ. Гульня «Таронта» і «Вашынгтон Кэпіталз» заўсёды напіса прыныцковы характар. Заўтра гэтыя гульцы сустрэнуцца зноў, праўда, ужо пад сцягамі сваіх нацыянальных зборных.

беларусаў на матчы са зборнай Расіі, які адбудзецца 13 мая. Цяпер жа заявіць двух ігракоў, што дазваляецца правіламі Міжнароднай федэрацыі хакея (ИИHF), можна будзе толькі на другі, кваліфікацыйны этап хакейнага турніру.

Пакуль жа на слыху вынік матча з Казахстанам і тым падзеі, якія з ім звязаны. Як гэта не парадаксална, а 9 мая ўжо стала сімвалічнай датай для зборнай Беларусі на апошнім чэмпіянаце свету, калі прыходзіцца скрыжоўваць клошці, у тым ліку і з хакеістамі братніх краін. Два гады таму ў канадскім Квебеку наша каманда павяла нервы дзейным чэмпіёнам свету — зборнай Расіі, уступішы ў овертайм — 3:4. На ЧС-2005 у Вене беларусы прайгралі швейцарцам 0:2. На гэты раз трэба было мяняць традыцыю! У рэалізацыі гэтых планаў не магла роля адрозніцца падтрымка з боку бальшчыцкай. А тут у суперніку перавага, пра што можна было меркаваць ужо раніцай 9 Мая. У гэты дзень наваколлі галоўнай лядовай пляцоўкі Кельна Lanxess Arena Cologne было запэўнена чужымі рускамоўнымі басам. Беларускія журналісты

ніяк не маглі зразумець, чаму падагрэтыя півам бальшчыцкі з расійскімі сцягамі на спінах з зайздросным пастаянствам выкрывалі «Ка-зах-стан». Мы былі гатовы да такой галасцістасці сыноў казахстанскіх сталяў. Як-нік, а нават па самых сціплым статыстычным звестках, у Германіі пражавае не менш за мільён выхадцаў з Казахстана. Дзе тут угнацца за колькасцю перавагай арміі фанатаў?! Хоць і іх актывізму на ўвесь матч не хпіла. Пэна, што такі фінал вельмі засмуціў фанатскую армію «А-ля Казахстан», якая на працягу ўсяго матча падтрымлівалі свой зарод немцкім півам і раздзіралым крыкам снежнага барса ў калідорах-лабірынтах лядовага палаца. Хоць, магчыма, што тысячы фанатаў у майках «Расія» ніякі адносна да Казахстана і не мелі. Яны проста хварэл супраць беларусаў, якія на апошнім двух чэмпіянатах свету гулялі з расіянамі на роўных. Як бы там ні было, а выхвальнай работы з фанатамі ў нашых супернікаў не хапае, калі не скажаць горш: яе наогул ніхто не праводзіць. Інакш як можна патлумачыць тое, што на працягу ўсяго наступнага мат-

ча ў нашай групе Расія — Славакія прадстаўнікам службы бізнесу Lanxess Arena Cologne на працягу ўсяго матча давалася літаральна ўтаймоўваць падагрэтыя півам дзясяткі маладых людзей і хакейных майках з надпісам «Малкін», «Овечкин» і іншых зорак расійскага хакея ў НХЛ. Гэтыя ж гора-бальшчыцкі ў вяснянчэлі агнях Кельна на выхадзе з лядовага палаца дружна «арашалі» навакольных прыродных ландшафт тым, што яшчэ нядаўна было півам. У горшых савецкіх традыцыях ім бы павучыцца ў нешматлікіх пакуль беларускіх фанатаў, які, тым не менш, змаглі дастойна «адпрацаваць» дэбют сваёй зборнай.

Зрэшты, стартыя матчы чэмпіянату свету ў сваёй большасці аказаліся непрадказальнымі і ў многім збыталі карты букмекерскім канторам. Паглядзіце, нагадаў Эдуард Канстанцінавіч, як зарад падраўняўся клас светнага хакея. Што ні гульня на старце — то сенсацыя. Першая з іх адбылася ў Гельзенкірхене, дзе ў стартавым падымку зборная Германіі ў прысутнасці амаль 80 тысяч бальшчыцкаў змагла ў дадатковы час перайграць з лікам 2:1 віцэ-алімпійскі чэмпіёнаў — каманду ЗША. Дарэчы, да сёння арганізатары хакейнага турніра ў Германіі лічаць, што яны вартыя Кнігі рэкордаў Гінса, бо ўмясцілі ў крыты футбольныя стадыёны, на якім гуляе футбольны клуб будэнсілі «Шальке-04», амаль 80 тысяч гледачоў. Расійскія ж журналісты настойваюць на сваім: фінальны матч хакейнага чэмпіянату свету 1957 года паміж зборнымі СССР і Швецыі, які праходзіў у Маскве, быў вынесены пад адрэтыя неба ў Лужнікі на 100-тысячны футбольны стадыён. Нават з улікам таго, што гэты падынак праходзіў 5 сакавіка і на вуліцы было марозна, фінальная гульня прайшла пры поўным аншлагу. Адзіна непрыемнасць гэтай сустрэчы — нічыёны вынік 4:4, дзюкуючы якому шведы сталі чэмпіёнамі свету.

Зрэшты, на матчах у Кельне запэўненасць трыбун маглі быць і большай.

### «БЕЛАРУСКИМ ДАРОГАМ — СПРАЙНЫЯ МАРШРУТКІ»

Акцыя пад дэвізам «Беларускім дарогам — спрайныя маршруткі» стартавала ў Мінску.

Рэйдывае акампаніе ў складзе супрацоўнікаў УП «Белтэхгляд», Дзяржаўнага інспекцыі і Транспартнай інспекцыі Міністэрства транспарту і камунікацый і гэтыя дні звернуць увагу на новыя выгляд маршрутаў, стан салоноў, шын, спраўнасць светлавых прыбораў.

Нагадаем, дзяржтэхгляд аўтамабіляў, якія выкарыстоўваюцца для камерцыйных перавозак пасажыраў, праводзіцца кожная паўгода. Сярод прычынаў, па якіх некаторыя маршруты не атрымліваюць доступ да ўдзелу у дарожным руху, — неспраўнасці рулявога кіравання, тармазной сістэмы, дрэнна адрэгуляваныя фары, адсутнасць вогнетушчальніка, аптэчкі, знака аварыйнага спынення, значныя выкарыстаныя пашкоджаны афарбоўкі, іржаўчына кузаўных дэталюў. Дарэчы, не ўсе маршруты праходзяць дзяржтэхгляд з першага разу. Нярэдка выпадкі, калі некаторыя даводзіцца прайжджаць на паўторы дзяржтэхгляд больш за два разы.

Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

### Гэта мы, Госпады! Выхадзіліся...

ЖАБІНКАЎСКІЯ хулігані вызначыліся ў святочны дзень тым, што праехалі па цэнтральнай вуліцы горада, выставішы ў вокны машыны голая азда. Я думаю, не варта было б пра гэта пісаць, але... Мудра вахцёрка ў Брэсцкім доме друку прасіла журналістаў: не пішыце пра дурныя, яны на гэта і разлічвалі, напісачце потым — калі пасадзіць. Ды інфармацыя прайшла ў некаторых СМІ, джын выплунаны з бутэлькі.

Сярод іх трапіліся і дзюкаты, — сумны, адным словам, малюнак на фоне таго, што вуліца добраўпарадкавана як лялька. Столькі грошай летася горад убухаў на гэта! Здавалася б, гуляй і атрымлівай задавальненне. Але ж кожны яго здольны атрымаць па-свойму. І не толькі сумна, але распач агортвае, калі бачыш прадстаўніку новага пакалення, якія выраслі на ўсім гатовым, спраўных аб'ектах не ведаюць, а цяпер шпаліруюць са шклянкім вачыма ў пошукх дадатковага адрэналіну.

Адзін з іх ідзе па вуліцы, бярэ апошнюю цыгарету з пачка, а пачак — на яліны газон. Другі едзе ў машыне, а смецце выкідае прама з фортакі. Запэкачы ўзбярэжжы ракі і прыграднаныя лясны, дарогі, на прыбіранне якіх траціцца мільярды рублёў з казны — гэта усё з той опры. Падрасо пакаленне сучаснікаў, частка якога мае прымытны круггляд, тако ж кола інтарэсаў, замест духоўнасці — толькі фізічныя патрэбы. Вось у адным месцы і вылезла такім пачварным чынам, які гэта здарылася ў Жабынцы. Пакарэючы іх, вядома, хутчэй за ўсё, пасадзіць у турму. Толькі ці паслужыць гэта урокам для іншых?

Так і бачу дакарлівы і насмешлівы позірк май ёй герані, былой пензенскай пуштынцы, з якой давалася гутарыць некаторы час таму. Уваўляю, які лаблажліва, але безнадзейна, амаль з усмешкай Джэкондзі яна прамаўляе мне: «Вось гэта ваш камп'ютарны, цывільзаваны, сыты свет, які абараняеце». Я не ведаю, што ёй адказаць.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Сярод іх трапіліся і дзюкаты, — сумны, адным словам, малюнак на фоне таго, што вуліца добраўпарадкавана як лялька. Столькі грошай летася горад убухаў на гэта! Здавалася б, гуляй і атрымлівай задавальненне. Але ж кожны яго здольны атрымаць па-свойму. І не толькі сумна, але распач агортвае, калі бачыш прадстаўніку новага пакалення, якія выраслі на ўсім гатовым, спраўных аб'ектах не ведаюць, а цяпер шпаліруюць са шклянкім вачыма ў пошукх дадатковага адрэналіну.

Адзін з іх ідзе па вуліцы, бярэ апошнюю цыгарету з пачка, а пачак — на яліны газон. Другі едзе ў машыне, а смецце выкідае прама з фортакі. Запэкачы ўзбярэжжы ракі і прыграднаныя лясны, дарогі, на прыбіранне якіх траціцца мільярды рублёў з казны — гэта усё з той опры. Падрасо пакаленне сучаснікаў, частка якога мае прымытны круггляд, тако ж кола інтарэсаў, замест духоўнасці — толькі фізічныя патрэбы. Вось у адным месцы і вылезла такім пачварным чынам, які гэта здарылася ў Жабынцы. Пакарэючы іх, вядома, хутчэй за ўсё, пасадзіць у турму. Толькі ці паслужыць гэта урокам для іншых?

Так і бачу дакарлівы і насмешлівы позірк май ёй герані, былой пензенскай пуштынцы, з якой давалася гутарыць некаторы час таму. Уваўляю, які лаблажліва, але безнадзейна, амаль з усмешкай Джэкондзі яна прамаўляе мне: «Вось гэта ваш камп'ютарны, цывільзаваны, сыты свет, які абараняеце». Я не ведаю, што ёй адказаць.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

## «ЗВЯЗДАРЫНАЧКА»

Працягваем вызначаць выбітныя асобы года і важныя гістарычныя даты нашай Бацькаўшчыны. Нагадаем, у адсланых нам лістах вам неабходна пазначыць усюго толькі тры адказы: якая легенда прадэманстраваная на малюнку, выбітныя асобы тыдня і значную падзею гістарычнага календара — у двух апошніх пунктах вы можаце прапанаваць нават свае варыянты, што не ўваходзяць у наш спіс. Па жаданні можаце яшчэ дасылаць і адказы на паддзельны падказкі, што таксама будзе адзначана дадатковымі баламі. Лісты ж з вашымі адказамі-прапановамі вы можаце дасылаць у рэдакцыю двама шляхамі: традыцыйна, праз пошту (з пазнакай «Звездарыначка») на адрас рэдакцыі (220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-А) і на рэдакцыйную электронную скрыню (info@zvuzda.minsk.by). Вядучыя рубрыкі Мікола ТАМАШЭВІЧ.

### ВЫЗНАЧАЕМ ПДЗЕЮ ТЫДНЯ

Якая падзея гісторыі Беларусі з'яўляецца найбольш значнай на гэтым тыдні? 1 мая 1791 года Соймам Рэчы Паспалітай была прынятая Канстытуцыя — першая ў Еўропе і другая ў свеце. Яна з'яўлялася спраўднёным прыраванам у прававой думцы Новага часу, бо ператварала грамадства з феадальнага ў буржуазнае, а як след часткова ліквідавала прыгоннае права — кожны чалавек абвешчаўся вольным грамадзянінам. Былі праведзеныя важныя эканамічныя і судовыя рэформы, з'явіўся падзел інстытутаў улады на звыклія сённяшняму вочу судовую, выканаўчую і заканадаўчую. Але не доўга дзейнічаў гэты Закон: тагачаснае грамадства не было падрыхтаванае да такіх кардынальных зменаў — не захачела шляхта, асабліва магнаты, адмаўляцца ад сваіх «залатых правоў». А таму з дапамогай «жандарма Еўропы» праз некалькі гадоў ад уварвання Канстытуцыя нашай дзяржавы адышла ў нябыт разам з усёй Рэччу Паспалітай.

2 мая 1965 года выйшаў указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваенні Брэсцкай крэпасці звання «Крэпасць-герой» з уручэннем ордэна Леніна і медала «Залатая зорка» (уручаны 2 лістапада 1965 г.). Упершыню пра абарону Брэсцкай крэпасці стала вядома са штабнага нямецкага данясення, захопленага разам з іншымі дакументамі ў 1942 годзе. Напрыканцы 40-х гадоў пачалі з'яўляцца першыя артыкулы пра абарону Брэсцкай крэпасці, а ў 1951 годзе ствараецца вядомае карціна «Абаронцы Брэсцкай крэпасці». Але спраўднёную гісторыю ўадаецца раскрыць толькі ў 1957 годзе, калі свет пачынае дакументальнае выданне «Брэсцкая крэпасць». Самі фартыфікацыйныя збудаванні ад 1971 года з'яўляюцца мемарыяльным комплексам.

3 мая 1945 года адбылася поўная і безагаворанная капітуляцыя фашыскай Германіі і скончылася Вялікая Айчыная вайна. Само свята адзначалася з 1945 года, аднак ад 1947 года 9 мая стаў звычайным працоўным днём. Вайсковыя парады ў СССР таксама не праводзіліся (за выключэннем юбілейных 1965, 1985, 1990). Толькі ў час кіравання Брэжнева, ад 1965 года, Дзень Перамогі стаў выхадным днём. Сама дата Дня Перамогі звязаная з тэрмінам падпісання капітуляцыі: 22:43 па цэнтральнаеўрапейскім часе 8 мая (або 0:43 па маскоўскім часе 9 мая). Што цікава, усюго было заключана дзве капітуляцыі: 7 мая ў Рэймсе і праз дзень ягона ратыфікацыя ў Берліне. Менавіта таму ў Заходняй Еўропе традыцыйна святкуюць Дзень Еўропы (аналог Дню Перамогі) 8 мая. Цікава, што з падпісаннем капітуляцыі СССР не заключыў міру з Германіяй і ажно да 25 студзеня 1955 года юрдычна заставаўся ў стане вайны з гэтай дзяржавай.

### ВЫЗНАЧАЕМ АСОБУ ТЫДНЯ

Хто з беларускіх вайскоўцаў можа лічыцца самым выбітным у разрэзе гэтага тыдня? 1 князь Полацкага княства, паходжанне якога прылісвалася чарадзейным сілам. Казалі, што ён мог пераўтвараць сваё кніжана збудоваў Сафііскі сабор, званы для якога прывіз з захопленнага Ноўгарада. Падчас вайны з «Кіеўскай Руссю» адбылася знакамітая бітва на Нямізе, крывавае апісанне якой прыводзіцца ў старажытнай паэме «Слова пра паход Ігараў». Акрамя таго, з гэты князем звязаны першыя ўспаміны пра Мінскі Іоршу. Паверышы княжацкаваланаю кіеўскі князю, ён трапіў у палон, аднак праз 14 месяцаў у выніку бунту ў Кіеве быў вызвалены мясцовымі жыхарамі і стаў кіеўскім князем. Праз невялікі час вярнуўся на княжанне ў Полацк, які стаў развівацца як важнейшы культурны і эканамічны цэнтр Усходняй Еўропы.

2 Палітычны, рэлігійны і культурны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, канцлер ВКЛ, ваявода віленскі, князь Свяшчэннай Рымскай імперыі, «спрацаў» шлюб караля Рэчы Паспалітай з Барбарай Радзівіл. Кіраваў працай па стварэнні Другога Статута Вялікага Княства 1566 года. У тым ліку пры ягоном намаганні не адбылася інкарпарацыя Літвы ў склад Польшчы, а была створаная Рэч Паспалітая — канфедэрацыя двух народаў. Акрамя таго, у склад нашай дзяржавы ў выніку перамогі ў Інфлянцкай вайне была далучаная Лівонія (землі сучасных Латвіі і Эстоніі). Галоўны пратэстант ВКЛ зрабіў калывінізм тэатрыя па значнасці рэлігіяў у краіне. Дзюкуючы свайму ўраўняццю і палітычнай дзейнасці атрымаў неафіцыйнае званне «чакранаванага караля».

3 Апошні Кароль ІВлікі князь Рэчы Паспалітай, які спярша быў амбасадарам Рэчы Паспалітай у Пецярбургу, а затым у Венецыі. Дзюкуючы свайму ўраўняццю і палітычнай дзейнасці атрымаў неафіцыйнае званне «чакранаванага караля». Паспалітую да канчатковага крызісу і паступовага паглынання суседнім дзяржавам. Нягледзячы на гэта, у 1791 годзе з ягонай згоды ўводзіцца ў дзеянне Канстытуцыя (другая ў свеце), якая была прызвана ўмацаваць дзяржаву. Але было ўжо позна — дзюкуючы існаванню прарускіх і прапрусскіх групавых (канфедэрацый), а таксама вайсковай сілы, ён перастаў быць каралём і Вялікім князем, калі згодна з Пецярбургскай дэкларацыяй Рэчы Паспалітай была канчаткова падзеленая між Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй.



Як вы думаеце, што за легенда адлюстравана на малюнку?

АДКАЗ НА МІНУЛЮ ЛЕГЕНДУ АДКУЛЬ ПАЙШОУ МЕНСК? Легенда апавядае таямнічую гісторыю пра чараўніка-волата Менска, які некалі збудоваў на ўзбярэжжы Свіслачы вялікі каменны млын на сямі калёсах. Гэты млын нібыта малоў муку не з жыта, а з камення. Акрамя таго, Менск ноччу раз'язджаў у млыне па ваколцінах і збіраў дружныя з самых дурных людзей, з якіх утварыўся цэлы народ. Народ гэты і заснаваў горад Менск — ад імя свайго «бацькі» Менска.



белагпромпбанк ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» С 12 мая 2010 года на основании Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 05.05.2010 № 141, размер ставки рефинансирования установлен — 12,0 процентов годовых. В соответствии с условиями договоров ОАО «Белагпромпбанк» сообщает о снижении процентных ставок по договорам банковского вклада «Универсальный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006 и «Сберегательный», заключенным в период с 25.10.2004 по 05.03.2006 на 0,5 процентных пункта с 12 июня 2010 года.

«ШАРОВАЯ МАЛАНКА» ЗНОЎ ЗБІРАЕ СЯБРОЎ 12 мая ў Мінску стартваў ужо традыцыйны турнір па боўлінгу сярод сродкаў масавай інфармацыі. Усе, хто хоць раз гуляў у боўлінг, пагодзяцца, што ён выклікае прылысліваў Энергіі. Таму для падтрымкі сапраўднага веснавага настрою і ладзіцца ўжо шаснаццаты турнір «Шаравая маланка». З кожным годам ён становіцца усё больш прэстыжным і масавым. Так, год таму ў «Шаравой маланцы» ўзялі ўдзел 32 каманды рэдакцый газет, радыёстанцыяў і тэлеканалаў. Сёлета ў саборніках будуць удзельнічаць не толькі прызнаныя лідары мінулых турніраў, але і новыя каманды. Майстэрства удзельніцкаў штогод расце і, магчыма, «Шаравая маланка» сёлета стане непрадказальнай. Арганізатары турніру — ЗАТ «БелКП-ПРЭС» (выдавец газет «Комсомольская правда» в Белоруссии), «Ва-банк», сайт КР.ВУ), «Альфа Раднэ» 107,9 фМТ боўлінг-цэнтр Madison. Партнёр турніру — кампанія Velcom.

### Ну і ну!

РАЯЛЯ І КРЫМІНАЛ У Воранаўскім раёне дырэктар аднаго з мясцовых сельскіх Дамуў культуры вырашыла палешчыць сваё фінансавое становішча, прадашы казёны рэальна-бальсавым коштам каля дзсяці мільёнаў рублёў, паведамляе аддзяленне інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Уступішы ў змову са сваім знаёмым, індывідуальным падпрымляльцам па рамоне музычных інструментаў, дама здзейсніла крадзеж канцэртнага раяля ручноў зборкі «Блютэр» 1965 года выпуску. Рарытэт быў выраблены ў Германіі і ўяўляе гісторыка-культурную каштоўнасць для Беларусі. А гэта азначае, што яго можна выгада прадаць. Аднашукшы кліента, які быў гатоў выкісаць кругленькую суму, жанчына папрасіла яго падрыхтаваць даведку аб непрацаздольнасці раяля. У заключэнні было пазначана, што рамонт ён не падлягае, а значыць, яго можна спісаць. Але жанчыне не хпіла цяперня — пакуль тое, інструмент разабралі і вынеслі з Дома культуры. Шодры пакупнік расказваў на 8 тысяч долараў. Адсутнасць абавязковага ў такіх выпадках акту спісання заікаваў службовы асобаў адрэды культуры Воранаўскага райвыканкама, якія звярнуліся ў міліцыю. Жанчына паспрабавала прадаць дакументы на спісанне, але ўжо было позна.

Заведзена крмінальная справа па ч.3 арт. 210 «Крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі». Згодна з папярэдняй інфармацыяй, пакупнік тут жа размысіў аб'яву ў інтэрнэце з прапановай аб далейшай рэалізацыі раяля, выставішы суму каля 150 тысяч долараў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

### «ПАДАРУНАК» СУСЕДЗЯМ ПА ДАЧЫ


і сабе таксама зрабіў уладальнік аднаго з



Ванатоўкі мастака

Маркаў і Шастоўскі

Павярта ў майм мастакоўскім атыле пачало мяняцца. Два месяцы я не палю тытуць, і пракурнасць пачала паціць выветывацца, але не гэта асноўная змена. Я вярнуўся да алейнага жывапісу. Шчыльны водар алейнай фарбы напоўніў невелькае атыле да самай столі. Колкі я не пісаў алейм? Гадоў з дваццаць пяць... Недзе так. Год таму брат мне падарыў дзясятка розных цюбікаў з італьянскімі алейнымі фарбамі. Яны ўсё ляжалі і чакалі немаведама чаго. Можна яны чакалі, каб я два разы запар сустрэў Сяргея Крыштаповіча, і абодва разы пагаварыў з ім пра алейны жывапіс. Яму я сказаў, што збіраюся напісаць некалькі невелькіх нацюрмортаў алейм, але ўсё адкладаю і адкладаю свой намер, бо зноў і зноў пішу акрылам. У маладосці пераходзіў з акварэлі і гуашы на алей — аднака сталася, а ў майм выпадку гэта аднака зусім іншая. З гэтай нагоды мне прыгадваю апавед майго выкладчыка жывапісу Шастоўскага. Ён вярнуўся з вайска, аднавіўся ў інстытуце і зайшоў у майстэрню да свайго сябра — скульптара Маркава. Варта сказаць, што Маркаў — адзін з найлепшых скульптараў, якія жылі і працавалі ў Беларусі. Мне зусім не збытаньжыць той факт, што нехта не ведае скульптур Маркава. Усё ведаць не дадзена нікому. Мне пашанцавала, я ведаю Маркава і вучыўся ў Шастоўскага. Малады Маркаў сказаў Шастоўскаму, які дэмабілізаваўся, што яму варта кінуць жывапіс і перайсці на скульптуру, пасля вайска вучоў ўсё адно дэмабілізавацца пачынаць з нуля, а скульптура з яе помнікамі, мемарыяламі і манументамі — занятак больш выгадны. Шастоўскі амаль пагадзіўся з сябрам, але, вярнуўшыся ў майстэрню, ён адкрыў эцюднік і пацую водар алейнай фарбы. І усё, і не змог Шастоўскі кінуць эцюднік, не змог адмовіцца ад чароўнага водара. Вялікім мастаком Шастоўскі не стаў. Можна разам з Маркавым ён і больш зрабіў бы для мастацтва, але водар алейнай фарбы скарыў Шастоўскага, так, як скарыў тысячы іншых мастакоў, так, як ён другі раз у жыцці пачаў скараць мяне. Можна і нельга ў адну рэчку зайсці двойчы, але ў водар алейнай фарбы можна заходзіць заўсёды.



Брусілоўскі і душа кнігі

Калажыст Брусілоўскі завёў сабе блог у Жывым Часопісе, дзе старанна змяшчаў здымкі розных каштоўных ды малакаштоўных рэчаў і рабіў пад здымкамі подпісы. Некаторыя постынгі Брусілоўскага суправаджаюцца яшчэ і каментарамі ўдзячных і малаўдзячных чытачоў. Каментары хамаватых і агрэсіўных чытачоў спадар Брусілоўскі старанна выдаляў. Праз нейкі час свой блог мастак Брусілоўскі звярстаў у кнігу і выдаў яе пад назвай «Душа рэчаў». Кніга атрымалася бяздзунна. Калі ў блогу, дзякуючы розным нераўдушным каментарам, была дый вольная сентаментальнасць і задушліваць, дык у кнізе не няма зусім. Мусяць таму блогер Брусілоўскі і пакрыўдзіўся агулам на ўсе кнігі, ды напісаў, што век папярэвай кнігі застаўся адно ў мінулыя. Кніга, вядома ж, не памерла, бо душа кнігі бясмертная і доказаў гэтаму безліч. Дый мастак Брусілоўскі насамрэч ведае, што нават ягонага бяздзунна кніга жыве.

Ніцшэ і галалёд

Ніцшэ — паэт. Хто не ведае ягоную метафару пра штуршок? Усе ведаюць, што трэба штурхаць таго, хто падае, як гаварыў Ніцшэ. Казаць лёгка, а штурхаць цяжка. На пачатку вясны я ішоў праз пазасыпанна дробным снегам двор і пабачыў на ганку, пад суседскім пад'ездам, старую жанчыну ў ружовым пухавіку. Старая лжыла на лёдзе. Я паспрабаваў прайсці міма, ды не атрымалася, бо старая закрывала на ўсё двор: «Малады чалавек!» Для большасці людзей я немалады чалавек, але для старой бабункі ўсё яшчэ малады. Давялося спыніцца. Тут і прыгадалася пазія Ніцшэ пра штуршок! «Малады чалавек, мой муж не можа мяне падняць! Дапамажыце яму!» Стары дзед зрабіў яшчэ адно, апошняе, спробу падняць з зямлі жонку і не змог. Ён не здолеў падняць сваю старую, і вочы ягоныя наліліся слезамі. «Так!» — сказаў я і падумаў, што Ніцшэ ў дадзеным выпадку не стаў бы штурхаць старых. Ён бы сказаў: «Так... Спакойна! Зараз усё акурата зробім!» Я ўзяў старую падлад і падняў. Бог ты мой, яна была такая лёгкая, нібыта ў ружовым пухавіку не было чалавека. Я падняў старую жанчыну і паставіў каля пад'ездных дзвярэй. Яна абедзвюма рукамі ўчапілася ў дзвярную ручку. «Цяпер мы самі!» — сказаў мне стары з бліскаччывымі вачыма. «Здаецца, я зламала руку! Так ударылася аб ганак, што зламала руку!» — «Можна выкідаць «хуткую»?» — прананаваў я. Напэўна, Ніцшэ не прананаваў бы выкідаць машыну «хуткай дапамогі», а я ўсё ж даў слабіну і прананаваў. «Мы самі! Мы падымем дамоў і пазвонім у бальніцу!» — стары дзед глядзеў на мяне злосна. Можна мне толькі падалося, што ён глядзеў злосна. Не стаў я настойваць з выклікам «хуткай!» і пайшоў да свайго пад'езда. Я ішоў па коўкім лёдзе і думаў, што ніколі не люблю паэта Ніцшэ і час, у якім ягоным сучаснікам давялося падаць.

Адам ГЛОБС.

ВНИМАНИЕ! РАССМОТРЕВ ПОСТУПЛЕНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ФОТОКОНКУРСА О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕМ ЛЕЖЕК ЛОСЯ СО СЛЕДАМИ БЕЛОГО ВОРСА: Охотничье хозяйство ОАО «ГТФ «Неман» ПРОДЛЕВАЕТ фотоконкурс «Белый лось»!

Конкурс проводится с целью популяризации природы нашей страны средствами фотоскульта и пропаганды здорового образа жизни. К участию в фотоконкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотолюбители. На конкурс предоставляются цветные фотографии лося-альбиноса форматом 20x30 см., сделанные в охотничьих угодьях охотхозяйства «ГТФ «Неман», расположенных в восточной и юго-восточной частях Логойского района Минской области. Каждый отчетчик должен сопровождаться электронным оригиналом с максимально возможным разрешением. Условия участия: Каждый участник конкурса обязательно должен прислать вместе с фотографиями их список с названиями, указанием даты, места и условий съемки, бажд участника конкурса (выдается егерем обхода № 2), сведения о себе (ф.и.о. адрес, № телефона). Срок проведения конкурса — до 31 декабря 2010 года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ: 1-е место — 5 000 000 белорусских рублей, 2-е место — 3 000 000 белорусских рублей, 3-е место — 2 000 000 белорусских рублей. Все расходы, связанные с уплатой причитающихся налогов, несет победитель. Организаторы конкурса оставляют за собой право использования фотографий в издании журналов, книг, брошюр, буклетов, фотоальбомов, а также размещения на «билл-бордах» с обязательным указанием фамилии автора. Фотографии, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Работы на фотоконкурс принимаются по адресу: 230771, г. Гродно, ул. Орджоникидзе, 18 с пометкой «Фотоконкурс», или на e-mail: info@tabak.by. Результаты конкурса будут опубликованы 6 января 2011 года в газете «Паліяўнічы і рыбалоў». По вопросам возможного местонахождения лося-альбиноса обращаться к егерю (тел. +375 29 787 28 02 (Балаш Валерий (обход № 2)). По вопросам условий конкурса обращаться по телефону +375 152 54 20 31.

ШАРАВАЯ МАЛАНКА СПАЛІЛА КРЭСЛА І СТОЛ 10 мая ўдзень пачаўся пажар у даным доме ў вёсцы Лапацкіна Мясціслаўскага раёна. Гаспадароў, якія жывуць у Крычаве, не было ў хаце, але дым, які ішоў з-пад даху, заўважылі суседзі і выклікалі выратавальнікаў. Прэ-сакратар Магілёўскага абласнога УМНС Юрый МЯТЛІЦКІ паведаваў, што магчыма прычына пажару — шаравая маланка. Мяркуюцца, што ў час навальніцы маланка пранікла праз дах на гаршыча, а затым прапаліла шлях і ў пакой, дзе пашкодзіла мэблю. Можна, гэтак і падаецца фантастычным, але версія аб замыканні электраправодаў тут не пасуе: лешіца не падключана да электрычнасці і на момант пажару ў ім не было людзей. Ілона ІВАНОВА.

Іван і яйцо

За велікодным сталом маці згадала апетыт і нястрыманасць нашага былога суседа — Івана. Ягоная жонка казала так: «Яму, Івану майму, трэба не толькі зварыць яйцо, а трэба зварыць і адрозу аблупіць. Не аблупіць не абру, Іван пачне лупіць сам, не вытрымае, занеруецца і з'есць яйцо разам са шкарлупінай!»

Шалевіч і белы пінжак

Кожны зарабляе на хлеб па-рознаму. Алесь Шалевіч афарміў, друкаваў і прадаваў кнігі. Быў чытацкі бум, былі незлічаны накладкі, былі казанчыя прыбыткі. З тых прыбыткаў і набыў сабе Шалевіч белы пінжак, белыя нагавіці і белыя пантофлі. Не мужчына, не працунік, а тэлеведучы проста. У белым пінжаку паехаў Алесь з Мінска ў Маскву, да саіх кампаньёнаў. Тыя паглядзелі на даражэннага пінжак і сказалі: мы тут ібем на працы, у нас тутакі не выхадзіць ні прахадных, а гэты боудзіла ў белым пінжаку флане-шцапыруе, а пайшоў ён нафір, разам з белымі пінжакамі, нагавіцамі і пантофлямі. Масквыч Алесь Шалевіч апунцілі, выкінулі яго з вялікай кінагадзёвай тусоўкі. І за што? За

Шык-шок

Наступнай зімой дызайнеры раяць аддаць перавагу брутальнаму футру і якаснаму касцюму

Пакуль на дварэ яшчэ позняя вясна, дызайнеры і мадэльеры разважаюць пра тое, якой будзе наступная восень і зіма. Пра тэндэнцыі ў мужчынскім адзенні расказала галоўны мастацкі кіраўнік Беларускага Цэнтра моды, вядучы дызайнер Эльвіра ЖЫВКАВА. — Прыярытэты ў мужчынскім адзенні дзеліцца на дзве часткі. З аднаго боку, мужчынскі касцюм схіляецца ў бок якаснага краўцоўскага майстэрства, і ў першую чаргу, гэта касцюм з якаснай тканіны і з бездакорнай пасадкай. Але тут важная суадносіны цаны і якасці. Зразумела, што такі касцюм каштуе грошай, але перабаў быць не павінна. З іншага боку, усё большы сегмент на рынку мужчынскага адзення займае настрой «casual» — паўсядзённае адзенне, а менавіта дэнім, які ўсё больш укараняецца ў мужчынскі гардэроб і робіцца яазнаменнай умовай штогадовага абнаўлення і лідарам продажаў», — расказала Эльвіра Жыкава.

КАЛЯРОВАЯ ГАМА

Дызайнер падкрэсліла, што ў наступным сезоне каляровая палючы ў мужчынскім адзенні кампануюць вакол класічных нейтральных і змяшаных тонаў і даюць шмат магчымасцяў рэалізаваць сябе. Гэта новыя шэрыя, якія пераходзяць у тэмны складаных шэра-зялёных адценняў наостро рэтра, таксама прысутнічаюць цёмна-шэрыя, усё адценні маюць лёгкае асіметрычнае ўплыў жахачае адзення на мужчынскае, асабліва ў палітры колеру, раўняюцца усё больш актыўна. Наступнай восенню актуальнымі будуць ягадна-чырвоныя тоны, яны выдатныя для пінжакоў-адзіночак і трыкатажнай групы. Глыбокі пурпурны спалучаецца з мяккімі охрыстамі для дасягнення яркага і выразнага вобразу. Гэтак жа, як і ў жаночым адзенні, у надыходным сезоне багаце колераў кэмэл. Але каб не засумаваш у такой аднастайнасці, настрой унімаем за кошт спалучэння вярлободжых адценняў з імірніымі, дадаём навізны за кошт ружова-ліловых тонаў. Выглядае гэта выдатна ў палітовай групе колеру кэмэл з нізмі ружова-ліловых адценняў. У спартыўным адзенні шмат пурпурных тонаў. З надзяннана часу ружовы колер выдатна ўпісаўся ў мужчынскі гардэроб. Гэта і ружовыя сарочки і гальштыкі, якія мы назіралі ў мінулых сезонах. Паступова гэты колер становіцца не менш прывабным і для спартыўнага адзення. Нейтралізуе такі эмацыйны ружовы пасыл чорны колер. Гэтак жа як і ў жаночым адзенні, сіні з'яўляецца альтэрнатывай для чорнага і шэрых. Глыбокі насчычаны сіні прызначаны для касцюмнай групы і офіснага адзення. Гэта палітра грунтуецца на традыцыях, у той жа

шарцыяныя тканіны з адзінастай атрымліваюць паверхневыя эфекты, характэрныя для джынсу. Яны імітуюць дэнім, хоць па сваім складзе з'яўляюцца шыкоўнымі высока якаснымі тканінамі. **СТЫЛЬ** «Трылер». На тхняльнікам гэтай тэмы служаць кінафільмы пра графа Дракулу — загадкавыя і містычныя, ад якіх бягуць дрыжкі, цёмнае святло пекла. Усім вядомы фільм пра Шарлака Холмса, такія крыху страшнаватая, у той жа час апрацаваная камп'ютарам історыя вельмі падыходзіць пад гэтую тэму. Стыль адпаведны — вельмі эканцэнтрычны, з істарычным люмінісцэнтным, вельмі шмат тканін з вельмавай паверхняй або тканін з падлосам. У той жа час наўнясць гладкіх, гатычных, вузкіх слізгаў. Тут мы сутыкаемся з італьянскімі падоўжанымі сарочкамі, для верхняга адзення выкарыстоўваецца плош. Усё тут сведчыць пра адчайных романтикаў — ад плошавых

тэму. Стыль адпаведны — вельмі эканцэнтрычны, з істарычным люмінісцэнтным, вельмі шмат тканін з вельмавай паверхняй або тканін з падлосам. У той жа час наўнясць гладкіх, гатычных, вузкіх слізгаў. Тут мы сутыкаемся з італьянскімі падоўжанымі сарочкамі, для верхняга адзення выкарыстоўваецца плош. Усё тут сведчыць пра адчайных романтикаў — ад плошавых

паліто-фрэнчаў з запраўленымі ў боты штанамі да аб'ёмных світару і аднаборных пінжакоў з джынсамі ў аблупку. «Шпіёнаманія». У якасці на тхнення гэтай тэмы — работа пад прыкрыццём, сакратная служба, агент 007. Адсюль стыль — вельмі менавіта рэтра, адзенне нагадае ўніформу, яно шматфункцыянальнае, стыльнае і зручнае. Утылітарнасць і камфорт на першым месцы. Для такога адзення характэрныя апошня дасягненні ў апрацоўцы тканіны, тут выкарыстоўваюцца тэхстыль тэхналогія «хай-тэк», умоцнення тканіны (дваіныя, дубляваныя, сцёганыя зні

паліто-фрэнчаў з запраўленымі ў боты штанамі да аб'ёмных світару і аднаборных пінжакоў з джынсамі ў аблупку. «Шпіёнаманія». У якасці на тхнення гэтай тэмы — работа пад прыкрыццём, сакратная служба, агент 007. Адсюль стыль — вельмі менавіта рэтра, адзенне нагадае ўніформу, яно шматфункцыянальнае, стыльнае і зручнае. Утылітарнасць і камфорт на першым месцы. Для такога адзення характэрныя апошня дасягненні ў апрацоўцы тканіны, тут выкарыстоўваюцца тэхстыль тэхналогія «хай-тэк», умоцнення тканіны (дваіныя, дубляваныя, сцёганыя зні

паліто-фрэнчаў з запраўленымі ў боты штанамі да аб'ёмных світару і аднаборных пінжакоў з джынсамі ў аблупку. «Шпіёнаманія». У якасці на тхнення гэтай тэмы — работа пад прыкрыццём, сакратная служба, агент 007. Адсюль стыль — вельмі менавіта рэтра, адзенне нагадае ўніформу, яно шматфункцыянальнае, стыльнае і зручнае. Утылітарнасць і камфорт на першым месцы. Для такога адзення характэрныя апошня дасягненні ў апрацоўцы тканіны, тут выкарыстоўваюцца тэхстыль тэхналогія «хай-тэк», умоцнення тканіны (дваіныя, дубляваныя, сцёганыя зні

і інш. Гэта дазваляе гаварыць пра з'яўленне новых відаў адзення: змяшанне трэнчаў з курткімі, гібрідны парк і анарака, вельмі шмат вузкага і ў аблупку адзення. Звяртае на сябе ўвагу і ўнутраны дызайн — выкарыстоўваецца шмат дадатковых кішэняў, дадатковых прылад на ўнутранай падкладцы вырабаў — для «шпіёнскіх штурчак». «Кампус» (лагер). Крыху эканцэнтрычная тэма, прызначаная для пакупнікоў паўсядзённага адзення. У той жа час менавіта яна даламагае знайсці свой стыль, камбінаваць традыцыйнае адзенне з больш яркімі і выразнымі элементамі. І безумоўна гэтая тэма даламагае прадастаўляе ўменне апрацаваць. У якасці на тхнення — псеўдаўніверсітэцкі стыль, інтэлектуальная эліта. Гэта вельмі якасна сканструаванае і паштае адзенне. Абавязкова ўмай з'яўляецца шматслойнасць. Тут характэрны графічныя дадаткі, але вельмі стрыманыя. З'яўляюцца новыя цікавыя дэталі ў сарочках — кантрастныя палкі, каўняры. У блэйзэтрэнчэўнае розныя фактуры тканіны паралельна з графікай 80-х. Праўда, гэта эмацыйная графіка нейтральнае агульнай спакойнай каларыстычнай гамы ансамбля. «Гардэскае кантры». На гэты кірунак вельмі паўплывала эвалюцыя класік, вулічнага стылю, які пранік у сучаснае паўсядзённае адзенне. Стайлінг — сумнаваты на першы погляд, амаль класічны крой. Рыхлыя цыды, грубавыя палатняныя тканіны. У якасці дадаткаў выкарыстоўваюць танальныя клеткі — і агульны вобраз сведчыць пра гарадскі кантры-настрой. Выкарыстоўваюцца адценні зялёнавата-карычневага, мышынага, нейтральных адценняў зялёнага. Найбольш актуальным з'яўляюцца баваўняныя тканіны.

«Яркія хлопчыкі». У гэтай тэме усё нагадае пра 80-я, часам нават вельмі літаральна. У якасці на тхнення сплужыць вінтаж. Гук ні дзізна, але камп'ютарныя гульні 80-х — ужо менавіта вінтаж. Тут актуальныя наоновавыя колеры — вельмі яркія, эмацыйныя, колеры Бэтсмэна, які не вынілі. І гэта яркісць тэхнатанкі кампенсуецца класікай крою. Як правіла, прызначаны для верхняга адзення тэхстыль валодае верагодна, прыбальнымі ўласцівасцямі, крой свабодны, плечавы пояс пашыраны, засцежка ў пінжаках і паліто апускаюцца ніжэй, тым самым падаўжаюцца лацкан. І, безумоўна, найбольш у гэтай тэме праяўляюцца двубортнасць. Менавіта тут найбольш рэтра-настрой, выраतोўнае толькі колер і новыя тэхна-паверхні.

Эльвіра Жыкава расказала і пра асноўны асартымент у наступным сезоне. Штаны. Яны мешкаватыя са складкамі; з глыбокімі складкамі, але з туга зацягнутай таліяй; мешкаватыя, рэзка завужаныя зні

— так званы італьянскі варыянт; штаны з кішэнямі ў стылі мілітары; панашаны, мыты джынсы; ў аблупку з кішэнямі ці на маланках. Камізілкі і сарочки. Ужо не першы сезон камізілкі сталі неад'емнай часткай касцюма. Касцюмы-тройкі то з'яўляюцца, то знікаюць з мужчынскага гардэроба, а камізілкі сталі самастойным элементам, які камбінуецца не толькі з сарочкамі, але і з штанамі. Камізілка дае магчымасць вырашаць модны настрій шматслойнасцю. У сарочках з'яўляюцца пластроны, эфекты манішак.

Пінжакі. Самыя камерцыйнай тэмай застаюцца аднаборныя пінжакі, і тут некалькі варыянтаў. Гэта аднаборныя пінжакі з засцежкай на два кніжкі і шырокім (больш за 8 см) лацканам, аднаборныя пінжакі з двума гузікамі і нізкай засцежкай, пры гэтым заўважваецца ўжо пакарчонасць. Такія пінжакі пасуюць да джынсаў. Або аднаборныя пінжакі з адным гузікам і вузкім (6-7 см) лацканам, аднаборныя пінжакі на адзін гузік з завышанай засцежкай, з трыма гузікамі з кантраўнага да, мешкаваты пінжак на два гузікі з падаючай ліній плеча.

Курткі. Вось іх варыянтаў: сцёганыя з трыкатажнымі рукавамі (сёння вельмі актыўна камбінуюцца трыкатаж з тэхстылем), курткі-бушлаты з доўгімі каўнярамі, пакарчоныя курткі са спартыўнымі рукавамі, трэнчы, пакарчоныя да бомбера, пакарчонае ўб'еле, паўпаліто невелькага аб'ёму. У верхнім асартыменце усё больш праяўляюцца двубортнасць, гэта асаблівае наступнага сезона.

Двубортныя пінжакі. Самыя розныя варыянты засцежкаў — з шасцю гузікамі з засцежкай на чатыры, з чатырма гузікамі з засцежкай на два, з шасцю гузікамі з засцежкай на шэсць.

Паліто і паўпаліто. Вось шэсць асноўных базавых сплужаў: з чатырма кішэнямі ў стылі мілітары,

пакарчонае сцёганае аднаборнае, двубортнае з даўжынёй 3/8, падоўжанае класічнае паліто, паліто, якое нагадае двубортныя сарочки з круглымі гузікамі, класічнае двубортнае паліто. Трыкатаж. Наступнай восенню назіраюцца некаторыя рэтра-настрій. Трыкатаж выконваецца з якасных вольнаў, асноўныя колеры — шэрыя, карычневыя, жаўтавата-шэрыя. Характэрна з'яўленне заласціца-бжавых, вярлободжых адценняў. Гэта рэтра-рэверсанс у бок 70-х. Для ўсяго мужчынскага трыкатажу важны момант штучнага старэння. Аўчына. Калі ў жаночых калекцыях выкарыстоўвалася шыкоўнае футра, то мужчынскае ліна прадстаўлена больш камерцыйным футрам, яна больш брутальна. «Мінулая зіма была суровай, і даводзілася назіраць мужчын у норкавых паліто. Трэба адзначыць, што яны глыбока свая мужнасць, мужчыны нагадалі мужчын у жаночых шубах. У гэтым выпадку шыкоўныя дублічкі з аўчыны выглядаюць куды больш пераканаўча», — пракаментавала Эльвіра Жыкава. Наступнай зімой звернуць на сябе ўвагу дваіныя каўняры, адзенне аб'ёмнае, грубаватае, але яно абаране ад холаду. Асноўныя колеры — шэрыя, шэрысць, шэрысць агняці і горнага казла. Як правіла, гэта пакарчоныя паўпаліто, шарцыяна байка і так званое «паліто кіроўчы».

Кардыганы. «Кардыганы называюць злым рокам многіх калекцыяў — на подзьме яны выглядаюць стыльна, але не заўсёды маюць камерцыйны поспех у выніку продажаў. Але пры гэтым паспяхова супернічаць з верхнім адзеннем, асабліва калі ўлічваць, што многія сёння сядзяць за рулём. Пры пазных кліматычных умовах і магчымасцях гэта вельмі зручны замяняльнік традыцыйных куртак і паліто», — звяртае ўвагу дызайнер. Асноўныя колеры — шэрыя, вярлободжыя. Асноўныя вобразы — імітацыя хатняга адзення. Кардыганы могуць быць пад пояс, скульныя, з падоўжанымі прапаліцамі рукавоў, часам з манжэтамі ці бэз іх, што стварае эфект наўмыснага расхлябанасці. Алена АЎЧЫНІКОВА.

СЕННЯ Месяц Маладзік 14 мая. Месяц у сузор'і Цяльця.

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Columns: Усход, Запад, Даўжыня дня.



Надвор'е на заўтра. Geamagnitnyy uruzhenni. Table with weather forecasts for various cities: Барышава, Вільнюс, Мінск, Мясніва, Рыга, С.-Пецярбург. Includes a section for 'Дзве даты: Цытата дня'.

12 мая

1800 год — нарадзіўся (в. Каложыца, сёння Бярэзінскі раён) Валенцін Ваньковіч, вядомы беларускі мастак. Вучыўся ў Полацкім езуіцкім калегіуму, на факультэце вольных навук Полацкай акадэміі, у Віленскім універсітэце, Пецярбургскай акадэміі мастацтваў. З 1829 года жыў у Мінску, меў майстэрню ў вёсцы Вялікая Сцяпанка, затым жыў і працаваў у Дрэздэне, Берліне, Мюнхене, Парыжы. Прадстаўнік рамантызму ў беларускім жывапісе. Аўтар карцін «Напалеон ля вогнашча», «Подвиз маладога кіеўляніна ў час асады Кіева пенагемі ў 968 годзе», твораў на рэлігійную тэматыку, стварыў партрэты А. Пушкіна, В. Жукоўскага і інш. Памёр у Парыжы, у доме свайго сябра А. Міцкевіча ў 1842 годзе. 1937 год — кампанія Бi-Бi-Сi правяла першую ў сусветнай гісторыі прамую тэлетрансляцыю — была паказана цырымонія караначыі англійскага караля Георга VI.

«Прыгажосць ўласціва настолькі могае, што і для тых, хто прыйдзе на змену нам, заўсёды знойдзеца што скажыць у сонар ле». Лукіян (120—190), старажытнагрэчаскі пісьменнік-сатырык.

КРЫНІЦЫ

Крыніцы — месца выхаду на паверхню зямлі падземных, па народных уяўленнях, лекавых, гаючых і цудадзейных водаў. Гэтыя месцы заўсёды былі надзелены асаблівай святасцю, да іх ставіліся з павагай, ушаноўвалі. Па народных уяўленнях, такая вада можа прыходзіць на зямлю не толькі ў выглядзе дажджу, але і выходзіць на паверхню зямлі як падарунак падземных бстваў — «спяць глыбінь». Ва ўсходнеславянскіх павер'ях распаўсюдзена, што «адразу ж пасля стварэння свету, каб напоўніць яе марамі і рэкамі, Бог загадаў ісці дажджам, а птушкам загадаў разносіць ваду ў розныя крыніцы па ўсім свеце». Часам у крыніцах знаходзіцца каштоўныя рэчывы, мінералы, таму яны і з'яўляюцца лекавымі. У народзе ваду з крыніцы называюць «гаючай вільгаццю».

Цуд раптоўнага з'яўлення крыніцы звязвалі з нябеснымі бствамі і хрысціянскімі святымі. На месцы з'яўлення шматлікай абразоў Боскай Маці і сёння б'юць крыніцы з лекавай вадоў. Калі знаходзілі такую крыніцу, сляне чысцілі гэта месца ад пяску і ламача, ставілі невелькі зруб, а побач — капліцу з абразамі Боскай Маці і святой Параскевы-Пятніцы. Шматлікія істарычныя запісы сведчаць пра масавыя набажэнствы на шрых продажу побач са святымі крыніцамі, пра ахвяраванні, правядзенне абрадаў, напрыклад, выкліканне дажджу, шматлікіх варажых каля калодзежы. Да крыніц і ў святы, і ў будзённыя дні прыходзілі, каб перасцерагнуць сябе ад хваробаў і атрымаць пазаўпадзёнае ад цяжкіх немачаў. Крынічнай вадоў аблівалі адзін аднаго, купалі дзяцей, бралі ваду з сабой, каб прыкладаць да хворых месцаў, каб выконваць абрадавыя і магійныя дзеянні. Да лекавых крыніц хадзілі да ўзыходу сонца, «пакуль птушка не праляцела», лічылася, што «нержаната» вада валодае большай каштоўнасцю сілай. Звычайна вымагаў ісці да крыніцы і вяртацца дадому моўчы, ні з кім не размаўляючы і не вітаючыся. У некаторых выпадках лічылі, што да крыніцы неабходна ісці максімальна агоньным і босым. Наведанне лекавых крыніц прымяркоўвалі да дня святкавання святага Георгія (6 мая), да апошніх дзён Перадвядзеннага тыдня, да Вялікадня, Ушэсця, Тройцы, да Русальнага тыдня, да Іванава дня, у зімовы час — да Раства, Новага года, Хрышчэння. Асаблівай цудадзейнасцю ў народзе было надзелена месца, дзе сыходзілі воды дзвюх-трох крыніц. У паўсядзённым жыцці пазбягаў наведваць крыніцы пасля захаду сонца.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Уважнемей!

У адзкім рэстаране. Афіцыянт: — Што будзем замаўляць? — Я хацеў бы спачатку меню. — Меню не падаём. Хочаце чытаць — ідзіце ў бібліятэку!

Навіны высокай моды. У сувязі з фінансавым крызісам мадальны дом «Іў Сен Ларан» усім сваім супрацоўнікам скараціў зарплату на 20%. Абараняць манекеншычы ў знак пратэсту авяцкі бестэрмінова аб'ядаўку.

На зборы вайскавай часці разбіраюць прапаршчыка. Трапіўся з тракам ад гусеніцы танка. Камандзір часці: — Іван Пятровіч! Раскажы нам, ну навошта табе трак ад танка спатрэбіўся? Прапаршчык: — Наогул не патрэбні! Але

